


# гісторыя

гісторыя

## Анатоль Сідарэвіч



...памяткі “нацыянал-дэмакратызм”  
і “нацыянал-фашизм” ня могуць супадаць,  
як ня могуць супадаць дэмакратыя і фашизм...

## Хроніка пераломнага часу

*Антон Луцкевіч як ідэолаг і правадыр  
нацыянал-фашизму і нацыянал-дэмакратыі<sup>1</sup>*

**У люстэрку друку.**

Калі яны прыйшлі, у Вільні сьвітала.

У кватэры пана Луцкевіча багата папераў: кнігі, часопісы, газеты, рукапісы... З рукапісамі прасьцей: іх можна арыштаваць. Складаней з кнігамі й часопісамі, бо іх не арыштуеш, а трэба праверыць, ці не схаваныя доказы, патрэбныя съледству, паміж старонкамі і ў пераплётах. Ведама, праверыць патрэбна ўсё дазваньня, з вітальні пачынаючы.

Пра тое, што ў кватэры Антона Луцкевіча чыняць ператрус і што яго самога арыштавалі, неўзабаве ведала “ўся Вільня”.

<sup>1</sup> Ось і ажэдэ ў іх аўдо нейіго «ідэоўкі-дэмакратыі» і «ідэоўкі-дэ-штатскай дэмакратыі» ажэдэй нічнай сіёй го с таго ідэоўкі, фі - діэ -зан ўсю басцей-дасцейніць ўсю дасцей-дасцейніць сюльго. Ідэоўкі-дасцейніць, дасцей-дасцейніць, аўдоў ідэоўкі-дасцейніць. Дасцей-дасцейніць, дасцей-дасцейніць, аўдоў ідэоўкі-дасцейніць, ейсіо.

Хутка вестка пра тое прыйшла ў Варшаву й Менск, Львоў і Рыгу, Прагу й Коўна.

...Калі б раптам з бібліятэкаў прапалі камплекты ўсіх беларускіх ды польскіх газетаў канца 1927 году і засталася адно падшыўка "Bielauskaje Krynicy", дык з гэтага тыднёвіка ніхто ніколі не даведаўся б, за што арыштавалі Антона Луцкевіча, і дзе ён апнуўся.

Паліцыя начала ператрус а палове на восьмую 12 кастрычніка. У той дзень рыхтаваўся чарговы нумар "Bielauskaje Krynicy" (выйшаў 14 кастрычніка). У гэтым нумары тыднёвіка нататка "Арышт гр. Луцкевіча" надрукаваная на 4-й паласе, у рубрыцы "З Вільні", у апошнія калонцы, дробным шрыфтом, затое на самым версе слупка. Вось яе тэкст: "12 г. м. улады арыштавалі гр. Антона Луцкевіча. "Kur<jer> Wil<ecski>" падае, што арышт яго выкліканы апошнімі паказаньнямі Тарашкевіча і Астроўскага, як ведама, пасаджаных у турму ў справе "Грамады". Праз тыдзень згадка пра арышт была зъмешчаная ў перадапошнія нататцы ў рубрыцы "З беларускага жыцьця": "Сканфіскаваны 5-ты чарговы нумар газеты "Наша Праца", якая начала выходзіць замест "Нашай Прауды". Сканфіскавана яна за пратэст проці арышту Антона Луцкевіча і за верш Ільяшевіча, які ўжо быў адзін раз друкаваны і праз цэнзуру прайшоў".

Вось і ўся інфармацыя ў газете Беларускае Хрысьціянскае Дэмакратыі. Затое ў менскай "Звязыдзе" паведамленыне "Арышт Антона Луцкевіча" было выдрукавана 15 кастрычніка на 1-й паласе й набрана праціснымі літарамі:

**ВАРШАВА, 13. АРЫШТАВАНЫ ВЯДОМЫ БЕЛАРУСКІ ПІСЬМЕНЬNIК АНТОН ЛУЦКЕВІЧ. АФІЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕНЬНЕ У ЯКАСЦІ МАТЫВАЎ АРЫШТУ ЗАЗНАЧАЕ НА ТОЕ, ШТО ЛУЦКЕВІЧ СПАЧУВАЎ БЕЛАРУСКАЙ ГРАМАДЗЕ.**

Больш поўная інфармацыя зъявілася 16 кастрычніка на першай паласе "Савецкай Беларусі": "12 кастрычніка ў 7 з паловай гадзін раніцы паліцыя па прыказу прокурора ўвайшла ў памяшканье грам. А. Луцкевіча на Віленскай вул., № 8 і зрабіла рэвізію, якая цягнулася да 1-й гадзіны дня.

Як піша ўрадавы "Kur<er> Віл<енскі>", А. Луцкевіча арыштавалі ў сувязі з съледствам у справе зыліквідаванай у сваім часе "Беларускай Сялянскай Работніцкай Грамады", найвыдатнейшыя правадыры якой, як вядома, пасаджаны ў астрог у Бронках. А. Луцкевіча пасадзілі ў Віленскі астрог на Лукішках".

За гэтай інфармацыяй ідзе другая:

*"Віл<енскі> газеты аб жыцьці і дзеянасьці А. Луцкевіча.*

Зъмяшчаючы нататкі аб арышце А. Луцкевіча, віленскія польскія газеты прыводзяць і яго жыцьцяціп. "Дзеньнік Віл<енскі>" называе Луцкевіча правадыром Грамады, а "Kur<er> Віл<енскі>" — "найнебяспечнейшым з кіраунікоў Грамады". Абедзьве газеты досыць падрабязна апісваюць жыцьцё і дзеянасьць А. Луцкевіча, пры гэтым не заўёды згодна з праудай".

І ў тым самым нумары, на той самай паласе ў рубрыцы "За дзень" паміж двума каментарамі ідзе й матэрыйл "Арышт Антона Луцкевіча", у якім чытаем:

"Віленскія газеты прысьвячаюць арышту А. Луцкевіча, затраўленага Паўлюкевічамі<sup>1</sup>, Ярэмічамі<sup>2</sup> і польскай дэфензівай, досыць абшырныя заметкі. Орган ураду Пілсудскага "Kur'ер Віленскі" піша: "Нагляданье ўлады над Антонам Луцкевічам прывяло быццам да съцвярджэння ўпартых пагалосак аб яго сувязі

<sup>1</sup> Паўлюкевіч Арсень — грамадскі і палітычны дзеяч, сябар Рады Случчыны, начальнік палявога шпіталю Слуцкае брыгады, у Заходній Беларусі — старшыня прапольскага Часовага беларускага рады, створанае ў верасні 1924 г. як апазіцыя Беларускаму Пасольскому Клубу, у друкаваных органах якога працаўаў А. Луцкевіч.

<sup>2</sup> Ярэміч Фабіян — старшыня Беларускага Нацыянальнага камітэту ў Вільні, пасол на Сойм Польскага Рэспублікі ў 1922—1935 гг.; сацыял-дэмакрат, ён перайшоў на праўвы пазіцыі і разам з В. Рагулем заснаваў Беларускі Сялянскі Саюз.

з “Грамадой”, і толькі апошнія сенсацыйныя паказаньні Тарашкевіча, Астроўскага і інш. дазволілі пасадзіць яго ў астрог”.

Хто можа паверыць падобнай мане ўрадавага “К. В.”, які, каб адхіліць грамадскую думку ад правакацыйнай дзеянасьці Паўлюкевічаў і Ярэмічаў, узводзіць на Тарашкевіча падобную інсінуацыю.

Ніхто ёй не паверыць”.

Вось гэтулькі інфармацыі толькі ў адным нумары “Савецкай Беларусі”.

Арышт А. Луцкевіча быў аднатаўсаны і на XI зъезьдзе КП(б)Б. У дакладзе, з якім выступіў Вільгельм Кнорын, мы чытаем: “Яўна выклікаючым зъяўляеца арышт беспартыйнага беларускага пісьменніка Антона Луцкевіча...”<sup>1</sup> Вітаючы зъезд ад імя навуковых працаўнікоў, беспартыйныы Максім Гарэцкі адзначыў сярод арыштаваных Б. Тарашкевіча і А. Луцкевіча ды назваў іх таварышамі. І бальшавікі ўспрынялі такое тытулаваньне без пярэчаньня<sup>2</sup>.

Тое, што кідаеца ў очы: партыйная “Звязда” назвала А. Луцкевіча пісьменнікам і патлумачыла яго арышт tym, што ён спачваў Грамадзе, а вось польская “Дзеньнік Віленскі” і “Кур’ер Віленскі” назвалі Луцкевіча й правадыром, і найнебяспечнейшым з кіраунікоў Грамады. Дык хто ён, Антон Луцкевіч: спачувальнік ці правадыр Грамады?

Ні першае і ні другое. Луцкевіч быў пяром Сялянска-Работніцкае Грамады, яе “перадавіком”. (Тэрмін гэты — “перадавік” — пазычаны мною ў Луцкевіча. Трапіўшы ў 1939 г. у астрог, ён пісаў ва ўласнаручных паказаньнях: “У апошнія гады перад пачаткам сусветнае вайны я ў “Нашай Ніве” быў толькі “перадавіком”, пісаў перадавыя артыкулы...”<sup>3</sup>)

На гэты сюжэт — Луцкевіч і БСРГ — я, дасьць Бог, напішу пазней. Мінаю, такім чынам, і сюжэт “працэс Грамады”.

### **Чаму апраўдалі А. Луцкевіча? Міхал Гурын і Браніслаў Тарашкевіч.**

Вынікам працэсу Грамады сталася ў прыватнасці апраўданье Антона Луцкевіча, намесьніка старшыні БСРГ, дырэктара Віленскага беларускага гімназіі, кірауніка Беларускага кааператыўнага банку і касіра Грамады Радаслава Астроўскага, галоўнага бухгалтара банку а. Аляксандра Каўша, Язэпа Шнаркевіча ды іншых — усяго 19 чалавек з 56 абвінавачаных..

Пра Шнаркевіча, які шмат ведаў (браў удзел у Сопацкай канферэнцыі, пра якую ніжэй), і нават пра а. Аляксандра беларускі друк наступных гадоў практична маўчаў. Галоўнае пытаньне было: чаму апраўдалі Луцкевіча і Астроўскага? Паколькі ў нас гаворка пра Луцкевіча, засяродзімся на пытаньні пра яго.

Першая і відавочная прычына апраўданья: справа БСРГ была шытая белымі ніткамі. Доказы грунтаваліся галоўным чынам на паказаньнях экспамуніста Міхала Гурына-Маразоўскага, ад якога ў Тарашкевіча ў перыяд станаўлення Грамады не было сакрэтай.

М. Гурын быў выключаны з партыі за сэцесію, г. зн за дзеяньні, накіраваныя на стварэнне самастойнае кампартыі Заходняе Беларусі, якая б не падпарадкоўвалася кампартыі Польшчы і мела сваё прадстаўніцтва ў Камінтэрне (лац. secessio і азначае адыход). Яго намеры падтрымалі ў ЦК КПЗБ Андрэй Капуцкі ды Леапольд Родзевіч.

На барацьбу з сэцесіяй і сэцесіяністамі былі кінутыя немалыя сілы КП(б)Б. У справу ўмяшаўся падкантрольны бальшавіцкай партыі Выканкам Камінтэрну.

<sup>1</sup> Звязда. 1927. 27 лістапада.

<sup>2</sup> Гл.: Гарэцкі М. Творы. Менск, 1990. С. 322.

<sup>3</sup> Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху: Выбраныя творы. Менск, 2003. С. 187.

Вынікам барацьбы (весень 1924 — весень 1925 г.) сталася тое, што запалоханыя або прылашчаныя адступнікі павінліся. Родзвічу далі працу ў Менску. Пасьля польскае вязыніцы ў Менск пераедзе й Капуцкі. Гурын жа адмовіўся падпрацавацца і не вярнуўся ў БССР. “Я ведаю, чым гэта пахне! Зачыняць, не дадуць курыць, накормяць салёнымі селяндцамі ды не дадуць вады”<sup>1</sup>.

Дык вось, выключаны з партыі Гурын ведаў ад Тарашкевіча, што ў Сопаце ў канцы жніўня 1925 г. адбудзеца канферэнцыя з удзелам сябра Бюро ЦК КП(б)Б Усевалада Ігнатоўскага, сябра Польскага бюро ЦК КП(б)Б Адама Славінскага і аташэ савецкага паўнамоцнага прадстаўніцтва ў Польшчы Аляксандра Ульянава і, што на канферэнцыі пойдзе гаворка аб стварэнні БСРГ, фінансаваныні яе дзейнасці ды г. д. Як і Тарашкевіч, Гурын вельмі хацеў, каб на канферэнцыю падехаў і Луцкевіч, але прэм'ер-міністр БНР быў даволі спрактыкаваны, асьцярожны палітык і на непасрэдныя контакты й супрацу з маскоўска-менскімі эмісарамі не пайшоў<sup>2</sup>.

Не пасьпела скончыцца канферэнцыя ў Сопаце, як Гурына арыштавалі і кінулі ў астрог. Там, у вязыніцы, ён пайшоў на супрацу са съпецслужбамі, а таму хутка выйшаў на волю.

Дзейнасць Гурына вельмі нервавала кіраўніцтва КПЗБ. Дайшло да таго, што ў рэдагаваным Л. Родзвічам і друкаваным у Менску партыйным часопісе “Бальшавік” было зъмешчанае (1926, № 9—10) адмыслове апавяшчэнне:

“ЦК КПЗБ гэтым апавяшчае ўсе арганізацыі кампартыі, усіх рабочых і сялян Зах. Беларусі, што быўшы член кампартыі Міхась ГУРЫН, вядомы партыі пад мянушкамі (клічкамі) “Ян” і “Стах”, цяпер зъяўляеца правакатарам. Нядаўна Гурын супольна з беларускімі эсэрамі пад кіраўніцтвам і ў цесным супрацоўніцтве з дэфензівай заснаваў так зван. Беларускую Сацыялістычную Народную Партыю з мэтай правацаўрацаць і разьбіваць рэвалюцыйны рух Зах. Беларусі.

ЦК КПЗБ мае пэўныя даныя і дакументальныя доказы аб шырокай правакатарскай дзейнасці Гурына і дзеля таго ўсіх членau партыі, усіх рабочых і сялян Зах. Беларусі папераджае і заклікае асьцерагацца правакатара Гурына”.

У часопісе быў і зъмешчаны фотаздымак “героя” з яго біяграфіяй. (Ні да таго, ні пасьля “Бальшавік” ніякіх здымкаў, наколькі мне вядома, не друкаваў.)

Паколькі ў справе БСРГ Гурын фігураваў як галоўны съведка абвінавачаныня, камуністы наладзілі на яго паліянанье. Дзеля гэтага з Менску ў Вільню камандзіравалі былога ягонага аднадумцу А. Капуцкага. З дапамогаю Сымона Клінцэвіча ён выканаў партыйнае заданьне<sup>3</sup>. Такім чынам прокуратура пазбавілася самага важнага съведчыць, бо лёгка можна было давесці, што “правадыр” Грамады ў жніўні 1925 г. не выязджая за межы Польшчы. Давесці сяброўства Луцкевіча ў БСРГ таксама было немагчыма, бо ён ня быў сябрам Грамады. Сам Луцкевіч пісаў, што, прадбачачы яго апраўданьне судом, Тарашкевіч настойваў на tym, каб ён, Луцкевіч, пасьля выходу на свабоду супрацоўнічаў з Астроўскім (Тарашкевіч прадбачыў і яго апраўданьне). Пры

<sup>1</sup> Рагуля В. Успаміны. Нью-Ёрк, 1957. С. 68. Успаміны В. Рагулі неўдакументаваныя і ўтрымліваюць нямала недакладнасцяў.

<sup>2</sup> Гл. пра гэта: Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху. С. 224.

<sup>3</sup> Пра забойства М. Гурина-Маразоўскага гл.: Клінцэвіч С. Як я расправіўся з правакатарам Гурыным // У суровыя гады падпольля: Успаміны былых членau КПЗБ... Менск, 1958; Рагуля В. Успаміны. С. 66—70.

Янка Купала казаў Язэпу Лёсіку: “Мо Гурын не такі ўжо і вінаваты, і суд гісторыі яго апраўдае” (Рытар I. На суд гісторыі // На суд гісторыі: Успаміны, дыялогі. Менск, 1994. С. 76). Нешта падобнае я чую ад сучаснікаў, але пакуль не чытаў працаў на гэту тэму.

<sup>4</sup> Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху. С. 229.

<sup>5</sup> Рагуля В. Успаміны. С. 76.

гэтым Тарашкевіч настойваў на тым, што культурную працу неабходна зусім аддзяліць ад палітыкі<sup>4</sup>.

Былы пасол на Сойм і сенатар Васіль Рагуля лічыў, што А. Луцкевіч пайшоў на згоду з польскаю ўладаю ды купіў свабоду “цаною разьбіцьца бoga Грамады і пакланенъня богу ўгоды”<sup>5</sup>.

Так казаў адзін палітычны апанент А. Луцкевіча. Паслушаем і другога — ветэрана беларускага руху, былога пасла на Сойм д-ра Яна Станкевіча, які, акрамя палітычных, меў з А. Луцкевічам спрэчкі й лінгвістычныя. На Рагулевы мемуары ён адгукнуўся ў газеце “Бацькаўшчына”<sup>1</sup>. Вось што ён пісаў:

“Тое, што суд не засудзіў Луцкевіча, як іншых галоўных грамадаўцаў, Рагулі служыць довадам, што ён перайшоў на бок “польскай угоды”. Ані ў часе суду, ані пасля яго ніякіх пазнакаў гэтага ў А. Луцкевіча не было відаць. Мог суд яго апраўдаць з прычыны нястачы довадаў, бо ён не дэманстраваўся як грамадавец<sup>2</sup>. А калі ўжо займацца дагадкамі і дапушчаць, што А. Луцкевіч у турме даваў некаторыя надзеі або абяцаўні на супрацоўніцтва з палякамі, дык і за гэта нельга вінаваціць. Вінаваціць можна было б, калі б ён такія надзеі спаўняў ды спаўняў на шкоду беларускай справе, а гэтага ня сталася<sup>3</sup>. Ня ў тым віна А. Луцкевіча, што ў 1928 г. ён быў апраўданы судом, а ў тым, што перад прыходам бальшавікоў у 1939 г. ён ня ўцёк із Вільні<sup>4</sup> і быў замучаны бальшавікамі”.

Пасля гэтага артыкулу ў “Бацькаўшчыне” выступілі А. Негнявіцкі (13 ліпеня 1958 г.) і былы пасол на Сойм А. Стагановіч (10. 8. 1958 г.). Больш цікавы артыкул былога пасла, які спасылаўся на артыкул Тараса Струга ў “Бацькаўшчыне” за 2 сінёжня 1956 г. Струг пісаў:

“Што... да апраўданых [на працэсе Грамады], дык ня толькі беларускае грамадства, але й жыды ды частка палякаў праз доўгія гады пры сустрэчы не віталася з імі, лічылі нягодным учынкам, асабліва ў дачыненьні да Астроўскага. Як факт, жонка аднаго з іх не магла перажыць гэтае ганьбы і адабрала сабе жыцьцё”.

Такім чынам, і Струг, і Стагановіч лічылі, што самагубства Луцкевічавай жонкі, якое адбылося 5 сакавіка 1929 г. (падчас новага суду над ейным мужам), тлумачыцца апраўданьнем Луцкевіча ў траўні 1928 г.

Мы можам сказаць, чаму Струг згадаў жыдоў: такое тлумачэнне суіцыду Зофіі Луцкевіч звязвалася ў бундаўскай газеце “Фольксцэйтунг”. Гэтую версію “Савецкая Беларусь” 10 сакавіка 1929 г. абнародавала пад загалоўкам “Прычыны самагубства жонкі Луцкевіча”, нібыта і сапраўды можна высьветліць прычыны самагубства чалавека, калі нябожчык не пакінуў пісьмовага тлумачэння іх (дый у пісьмовым тлумачэнні можа быць няпраўда).

Я ўпэўнены, што інфармацыя аб прычынах съмерці З. Луцкевіч была замоўленая або разьмешчана ў “Фольксцэйтунг” людзьмі, зацікаўленымі ў тым, каб, спасылаючыся на нібыта староньнюю газету, да таго ж некамуністычную, распаўсюджваць гэтую інфармацыю далей і дыскрэдытаўца А. Луцкевіча.

Успомнім, што на два дні раней (8 сакавіка) “Звязда” і “Савецкая Беларусь” пісалі, што прычына самазабойства — “нервовасць, як запэўняюць” — нічога

<sup>1</sup> Станкевіч Я. На баках успамінаў В. Рагулі // Бацькаўшчына. 1958. 4, 11, 18 траўня.

<sup>2</sup> Тут у артыкуле Я. Станкевіча зноска: “Ня вылучана, што А. Луцкевіч сваё апраўданьне судом заўдзячвае Антону Неканду-Трэпку, свайму здаўна ўставічнаму сябру і адначасна блізкаму сваяку віленскаму ваяводзе Рачкевічу”.

<sup>3</sup> Зноў у артыкуле Я. Станкевіча зноска: “Рагуля паўтарае пушчаную ворагамі А. Луцкевіча байку, што пры арышце ён назваў сябе “Беларус-Паляк”.

<sup>4</sup> І трэцяя зноска ў артыкуле Я. Станкевіча: “Ня меў сілы адварацца ад беларускага музею ўмія свайго брата Івана і чакаў сваіх сыноў з войска”. Тут памылка друку: замест “з войска” трэба чытаць “з вёскі”, бо сыны былі непаўнолетні і бавілі вакацыі ў Ракуцёўшчыне.

<sup>5</sup> Гл.: Bielaruskaja Krynicka. 1929. 8 сакавіка.

супольнага з новым працэсам над дзеячамі БСРГ і Луцкевічам ня мае. Больш імаверна, што беспрацоўная маці двух сыноў, мужу якое зноў пагражала зьняволенъне, доктар З. Луцкевіч ня вытрымала выпрабаваньня і пакінула гэты съвет якраз у той час, калі муж знаходзіўся ў судзе<sup>5</sup>. Падкрэсьлю: пасылья нібыта ганебнага судовага апраўданьня А. Луцкевіча ў траўні 1928 г. прайшоў ледзь ня цэлы год.

Вернемся ж да дыскусіі ў “Бацькаўшчыне”. Прачытаўшы артыкулы А. Негнявіцкага ды А. Стагановіча, Я. Станкевіч вырашыў адказаць ім — кожнаму паасобку. Цікавы ягоны адказ Стагановічу (14 верасьня 1958 г.). На гэты раз Я. Станкевіч пісаў:

“Я перакананы, што А. Луцкевіч, будучы ў турме, даў згоду на супрацу з польскім урадам, але не супрацаваў. (...) Найпраўдападобней згода была няшчырая. Ці ж можна за яе вінаваціць? Ці ляпей было б, каб А.Луцкевіч быў засуджаны, памяняны з бальшавікамі і зыліквідаваны на Салаўках, як гэта стала із С. Рак-Міхайлоўскім і іншымі? Ці ж можна за гэта вінаваціць, калі сотні й тысячи арыштаваных расейскімі камуністымі ня толькі давалі згоду на супрацу з расейскім камунізмам, але й найвастрэй ганілі сваю й іншых нацыянальную працу? Ня іх, але іхных катаў мы за гэта вінавацім. Ганьба нашага часу, што А. Луцкевіч, аддаўшы ўсё сваё жыццё вызваленъню свайго народу, дачакаўся, па мучаніцкай съмерці, і Стагановічавага капыта...”

Такі быў адказ Я. Станкевіча. Ягоныя думкі цікавыя для нас таму, што, паўтаруся, ён быў палітычным апанентам А. Луцкевіча. А што датычыць А. Стагановіча, дык яго камуністычныя вязні Лукішак адносілі да правакатараў і баязліўцаў, “якія спалохаліся [польскага] фашизму і ўпалі перад ім на калені” (Звязда, 19 сакавіка 1932 г.).

### **Подступ да паняцця нацдэмакратызму.**

У 1925—1927 гг., калі бальшавіцкая партыя пачала “разгорнуты наступ на ўсім фронце сацыялістычнага будаўніцтва”, ужо вядома было (эта Сталін давёў), што па меры набліжэння савецкага грамадства да сацыялізму абвастраеца класавая барацьба. Абвастраеца на ўсіх участках грамадскага жыцця і ў глабальным маштабе.

“У сувязі з разгорнутым сацыялістычным наступам” класавая барацьба таксама абвастрылася і ў БССР. Галоўная небяспека для “сацыялістычнага будаўніцтва” вынікала з шэрагаў нацыянал-дэмакратызму.

Што такое нацыянал-дэмакратызм? У 1926 г. сакавіцкі пленум ЦК КП(б)Б спрабаваў даць адказ на гэтае пытанье ў сваёй рэзалюцыі аб работе сярод інтэлігенцыі. Ён адзначаў галоўнае у нацдэмакратызме — адмаўленъне дыктатуры пралетарыяту.

Востра паўсталі пытаныне пра нацдэмакратызм у 1927 г., калі СССР і БССР уступілі ў паласу крызісу, не ў малой ступені выкліканага імкненнем сталінскага кіраўніцтва весьці індустрыйлізацыю коштам сялянай. Тому гаворка пра нацыянал-дэмакратызм ідзе ў дакументах і XI зыезду Кампартыі Беларусі (1927), і лістападаўскага (1928) аўяднанага пленуму Цэнтральнага Камітэту (ЦК) і Цэнтральнае Кантрольнае Камісіі (ЦКК). Да гэтага пытаньня вернеца XII зыезд партыі (1929).

<sup>1</sup> Троцкий Л. Моя жизнь: Опыт автобиографии. Москва, 1991. С. 532.

Апанент Троцкага — Мікалай Бухарын — выказаў гэту думку раней, калі назваў Сталіна прадстаўніком неатрацкізму (гл.: Коэн С. Бухарин: Политическая биография, 1888—1938. Москва, 1989. С. 347).

Адзначым колькі момантаў дзеля разуменьня агульнае сітуацыі.

1. Сталін вёў барацьбу за рэжым асабістасе ўлады.

2. Паміж Сталіным і яго галоўным апанентам Львом Троцкім не было ідэйных разыходжаньняў. Расправіўшыся са сваім праціўнікам, Сталін праводзіў па сутнасьці трацкісцкую палітыку. Як заўважыў сам Троцкі, “сталінская фракцыя жыве абломкамі і асколкамі ідэяў [“левае”] апазіцыі”<sup>1</sup>. Сталін, як і Троцкі, ня верыў у магчымасць пабудовы сацыялізму ў адной, асона ўзятай краіне, але ў адрозненіне ад Троцкага, ён, удаочы з сябе пасълядоўнага вучня Леніна, не казаў пра гэта ўголос і не крычаў пра сусветную рэвалюцыю. Праводзячы паскоранымі тэмпамі індустрыйлізацыю, ён ствараў ваенна-прамысловы патэнцыял для экспансіі савецкага камунізму.

3. Ажыццяўленню сталінскіх планаў перашкаджала ленінска-бухарынская тэорыя “агарна-кааператыўнага сацыялізму”, паводле якое нэп уводзіўся сур'ёзна і надоўга, а сацыялізм атаясамліваўся з ладам цывілізаваных кааператараў. Палітыка паступовае індустрыйлізацыі не задавальняла Сталіна. Усьлед за Яўгенам Праабражэнскім, тэарэтыкам трацкісцкага фракцыі, Сталін разглядаў сялянства як асноўнага донара індустрыйлізацыі, за што на пачатку 1929 г. Мікалай Бухарын і яго аднадумцы абвінавацілі сталіністаў у ваенна-феадальнай эксплуатацыі вёскі.

4. Расправа з “левым” (Троцкім, Львом Каменевым і Рыгорам Зіноўевым) стала магчымаю таму, што Сталін выдаваў сябе за прыхильніка паступовасці і памяркоўнасці. Немалаважнае значэнне меў і “ленінскі прызыў” у партыю: вельмі тонкі пласт загартаваных у палітычных баталіях ветэранаў Усे�КП(б) быў размыты люмпенска-паўперска-мяшчанскім папаўненінем. Малаадукаваныя і наогул не адукаваныя (у 1927 г. 27,5% сяброў КП(б)Б ня мелі ніякае адукацыі, а яшчэ 63,3% мелі толькі пачатковую<sup>1</sup>), без палітычнага досьведу, гэтыя навасьпечаныя бальшавікі лёгка паддаваліся ўплыву партапарату, іх лёгка было нацкоўваць на партыйных інтэлектуалаў. Гэтая маса адыграла ролю тарана ў барацьбе і супраць “левых”, і супраць памяркоўных у партыі (бухарынцаў).

5. Тэорыя абвастрэння класавай барацьбы па меры пасоўвання да сацыялізму была абумоўленая тым, што толькі ў сітуацыі перманентнага тэруру ды запалохвання народу вайной магчыма было ажыццяўіць план фарсаванасці мадэрнізацыі і мілітарызацыі СССР. У краіне ня мелася дастатковых кадравых рэурсаў для яго ажыццяўлення: высокаваліфікаваных рабочых і інжынернатаехнічных работнікаў (у БССР адзін інжынер або тэхнік прыходзіўся на 100 работнікаў<sup>2</sup>, хоць у гэтую лічбу былі ўключаныя і так званыя практыкі, г. зн. людзі без адукацыі, пра што мы чытаем у “Савецкай Беларусі” (1929 г., 10

<sup>1</sup> Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах, 1918—1988. 2-е изд., перераб. и доп. Минск, 1988. С. 95.

<sup>2</sup> Звязда. 1929. 11 лістапада.

<sup>3</sup> Гл.: Сянкевіч А. Беларускі нацыянал-дэмакратызм і барацьба з ім: Стэнограма лекцыі тав. Сянкевіча, прачытанай на партыйным сходзе ячэйкі камвузу, выпраўленая аўтарам. Менск, 1930; ягоны ж артыкул “Нацыянальнае пытанье і барацьба супраць нацыянал-дэмакратызму і шавінізму на Беларусі” ў “Савецкай Беларусі” (1930, 25 траўня).

Аляксандр Сянкевіч нарадзіўся ў Мікалаеўшчыне, калега Якуба Коласа ў школе і настаўніцкай семінарыі, разам з ім арганізатар нелегальнага настаўніцкага зезду ў Мікалаеўшчыне (ліпень 1906 г.), прататып доктара Сташынскага ў рамане “Разгром” Аляксандра Фадзееўа, Алесія Садовіча й Баса-Грэнкі ў Коласавых трэлогіі ды п’есе “Забастоўшчыкі”, з 1928 г. загадчык аддзелу друку, культуры й пропаганды ЦК КП(б)Б. Бацька славутага расейскага падарожніка і тэлевядучага Юрыя Сянкевіча.

<sup>4</sup> Гл.: Сталевіч А. Аб вытоках беларускага нац.-дэмакратызму і нац.-фашизму // Бальшавік Беларусі. 1929. № 11—12; яго ж: Тэорыя і практыка беларускага нацыянал

красавіка). Прычым практыкаў была значная большасць. Самою логікаю падзеяў вінаватымі за ўсе няўдачы, правалы, аварыі і катастрофы рабіліся людзі адукаваныя, інтэлігенцыя, таму з пачаткам “разгорнутага будаўніцтва сацыялізму” ў СССР пачынаеца серыя “шкодніцкіх” працэсаў. Гэтыя працэсы мелі на мэце запалохванье і падпрадкаванье інтэлектуальнае эліты інтарэсам сталінскай клікі.

6. Масавыя рэпрэсіі ў дачыненіі да інтэлігенцыі сталі магчымыя, таму што ў Расейскай імперыі гістарычна ўтварыўся глыбокі роў паміж класам адукаваных людзей і асноўнай масаю насельніцтва. Сталіну й ягонаму атачэнню лёгка было распальваць нянявісьць да інтэлектуалаў хоць бы й таму, што партыя, як паказана, складалася ў асноўным з неадукаваных і малаадукаваных людзей. Да апошніх належалі і амаль усе лідэры Усे�КП(б).

7. Па меры таго, як з кіраўніцтва і з самое партыі, а потым і з жыцьця выдаляліся вы-датныя дзеячы бальшавізму ды іншых рэвалюцыйных плыняў, усё больш пашыраліся магчымасці дзеля фальшаванья гісторыі сацыялістычнага руху, рэвалюцыі і бальшавіцкага партыі.

У нацыянальных рэспубліках (саюзных і аўтаномных) усталяваць дыктатуру можна было, падавішы супраціў ня проста інтэлігенцыі, а менавіта інтэлігенцыі нацыянальнай. Вось чаму ў БССР актыўна распрацоўваеца “тэорыя” нацыянал-дэмакратызму і абронтоўваеца неабходнасць барацьбы з ім.

Асабліва актыўізвалася распрацоўка пытаньня пра нацдэмакратызм пасля XII з'езду КП(б)Б, што адбыўся ў лютым 1929 г. і вызначыўся антыінтэлігенція скіраванасцю. Уклад у распрацоўку гэтага пытаньня ўнеслы Аляксандр Сянкевіч<sup>3</sup>, А. Сталевіч<sup>4</sup> (псеўданім Л. Родзевіча), Але́сь Некрашэвіч<sup>1</sup> ды іншыя. Апошнюю крапку ў развязцы гэтае “тэарэтычнае праблемы” паставіў каstryчніцкі (1930) пленум ЦК КП(б)Б, які па ўказанні з Масквы даў адмашку на расправу з уяўнымі сябрамі ўяўнага “Саюзу вызваленія Беларусі”.

Тут трэба адзначыць такі факт. Інтэнсіўнасць наступу на нацдэмакратату ўзрастала па меры таго, як Сталіну й яго атачэнню ўдавалася распраўляцца з бухарынцамі. Вясною 1929 г. ЦК Усे�КП(б) змусіў Бухарына і яго аднадумцаў адмовіцца ад адвінавачаньня ў ваенна-феадальнай эксплуатацыі вёскі і пастанавіў адклікаць Бухарына з Выканакаму Камінтэрну (23 красавіка). 20 жніўня Выканкам Камінтэрну зацвердзіў гэтую пастанову. 17 лістапада пленум ЦК Усे�КП(б) вывеў Бухарына з Палітбюро як ідэолага правага ўхілу. Старшыня ўраду СССР Аляксей Рыкаў і лідэр прафсаюзаў Міхаіл Томскі былі папярэджаны. А 19 снежня Бюро ЦК КП(б)Б і Прэзідымум ЦКК прымаюць рэзалюцыю “Аб пазіцыі тав. Чарвякова па пытаньнях барацьбы з правым ухілам і нацыянал-дэмакратызмам”<sup>2</sup>. Як Бухарын, Рыкаў і Томскі неўзабаве пасъля пленуму ЦК напісалі пакаянныя лісты, так і Аляксандр Чарвякоў пасъля гэтае рэзалюцыі публічна прызнаў свае памылкі<sup>3</sup>.

І яшчэ адна заўвага. “Стройнасць” вучэныне пра нацдэмакратызм набыло не ў малой ступені дзяякуючы А. Луцкевічу, яго паводзінам.

### **Падзеі ў гімназіі і А. Луцкевіч. Беларуская санацыя і нацыянал-фашизм.**

фашизму // Польмя. 1930. № 2. У 1930 г. выйшла кнішка “Беларускі нацыянал-фашизм: Яго вытокі, тэорыя і практыка”.

<sup>1</sup> Гл.: Некрашэвіч А. Беларускі нацыянал-фашизм і яго сабрат беларускі нацыянал-дэмакратызм // Бальшавік Беларусі. 1929. № 11—12. У 1930 г. выйшла брашура “Беларускі нацыянал-фашизм і нацыянал-дэмакратызм”.

<sup>2</sup> Звязда. 1930. 12 студзеня; “Бальшавік Беларусі”. 1930. № 1—2. Гэту рэзалюцыю апубліковалі пасъля таго, як яе зацвердзіў пленум ЦК КП(б)Б.

<sup>3</sup> Гл.: Звязда. 1929. 27 снежня. Газета “Рабочий” надрукавала гэты ліст назаўтра са сваім каментаром.

<sup>4</sup> Гл.: Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху. С. 230.

<sup>5</sup> Гл.: Сідарэвіч А. Настаўнік і вучаніца: супраца. Дзеяслоў. 2003. № 7.

<sup>6</sup> Гл.: Савецкая Беларусь. 1929. 8 сакавіка.

Апраўданы ў маі 1928 г., А. Луцкевіч вярнуўся на пасаду дырэктара Беларускага музею, а потым зноў стаў і выкладчыкам Віленскае беларускае гімназіі (ВБГ).

Замест БСРГ цяпер дзейнічала “Змаганьне”. Яно таксама выпускала газету, назыву якой, пакідаючы ўё слова “праца”, мянлялі 15 разоў. Але ў змаганская газете Луцкевіч не працаваў. У газетах БСРГ яго, бадай, ніхто не рэдагаваў, а тут Ігнат Дварчанін, які сам запрасіў Луцкевіча (здрадніка?!?) да супрацы, перайначыў ягоную першую ж перадавіцу. У артыкуле публіцыст зьвяртаў увагу на тое, што некаторыя польскія дзеячы жадаюць саюзу польскіх і беларускіх правых, і засыцерагаў беларускіх хадэкаў, асабліва кс. Адама Станкевіча, ад такога саюзу. Назаўтра аўтар замест імя кс. Станкевіча прачытаў у сваім артыкуле імя д-ра Я. Станкевіча. Луцкевіч запатрабаваў зъмісьціць у наступным нумары газеты папраўку, але Дварчанін адмовіўся зрабіць гэта. І Луцкевіч перастаў супрацоўнічаць з ім<sup>4</sup>.

Пасля выхаду з турмы А. Луцкевіч выдаў успаміны “За дваццаць пяць гадоў”, на-пісаныя ў Лукішках, і рыхтаваў да друку кнігу літаратурна-крытычных працаў “Адбітае жыцьцё”, а таксама пераклад на беларускую мову Новага Запавету і Псалтымаў. Меў ён намер выдаць і пераклад “Кніга джунглі” Рэдзьярда Кіллінга<sup>5</sup>.

Тым часам санацыйны рэжым аніяк ня мог зымірыцца, што Луцкевіч ды інш. ходзяць на волі. Пракуратура настойвала на tym, што Луцкевіч — актыўны сябар БСРГ. Пры гэтым прокурор спасылаўся на камуністычную адозву, у якой Луцкевіча ды іншых апраўданых судом назвалі здраднікамі<sup>6</sup>. З другога боку, адвакаты дамагаліся апраўдання тых, хто апынуўся за кратамі. І на 28 лютага 1929 г. у Апеляцыйным Судзе ў Вільні было прызначана новае слуханье справы Луцкевіча і дзеячоў БСРГ (“Савецкая Беларусь” чамусьці пісала, што суд мае адбыцца ў Варшаве.)

Далей я буду пакладацца на часопіс “Бальшавік” і на яго публіцыста Паўла Корчыка.

Корчык (сапр. Язэп Лагіновіч), былы прыхільнік БСГ, удзельнік Слуцкага паўстання, у 1922—1923 гг. разам з Арсенем Канчэўскім, Андрэем Капуцкім і Леапольдам Родзевічам узнічальваў леваэсераўскую Беларускую Рэвалюцыйную Арганізацыю. З ім як з рэдактарам Луцкевіч у 1923 г. цесна супрацоўнічаў у газетах “Наш Сыця”, “Падняты Сыця”, “Сыцяг Народу”, “Вольны Сыця”, “Сыцяг Волі” і “Воля Народу”. Калі ў канцы 1923 г. БРА перайшла ў КПЗБ, яе лідэры ўвайшлі ў кіраўніцтва кампартыі. У 1925 г. Корчык удзельнічаў у Сопацкай канферэнцыі, стаў сябрам Палітбюро ЦК кампартыі Польшчы і палітычным сакратаром ЦК КПЗБ. Пераход БРА ў КПЗБ у немалой меры спрычыніўся да таго, што камуністычныя секты, якія складаліся пераважна з

<sup>1</sup> Маюцца і іншыя матэрыялы (напрыклад, у “Bielaruskaj Krynicy” за 1 сакавіка 1929 г. і “Савецкай Беларусі” за 1-3, 6 сакавіка 1929 г.), але я спасылаўся на “Бальшавіка”, бо гэты матэрыял напісаны пазней, і — паводле логікі — факты ў іх выкладзены больш аб'ектыўна. Зрэшты, ёсьць і больш пазнейшы матэрыял. Маю на ўвазе артыкул нейкага Былога вучня “Як адбывалася фашизацыя Віленскай беларускай гімназіі” (Звязда. 1931. 27 красавіка). Аўтар аднёс гімназічны страйк на 28 лютага і піша, што “Астроўскі, прадчуваючы забастоўку, яшчэ за некалькі дзён перад гэтым арыштаваў усіх звольненых вучняў, што жылі яшчэ ў Вільні”, што ён “уласнаручна разам з паліцыяй катуе вучняў”, што “многія вучні, як Тарасюк, Адамовіч, Таўлай, Гаўрылік і іншыя, былі збітыя “абаронцам беларускага народу”... Аднак партыйныя гісторыкі, складаючы першы том дакументаў і матэрыялаў “Борьба трудящихся Западной Беларуссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР”, гэтую інформацію ігнаравалі ды вырашылі перадрукаваць нататку пра падзеі ў ВБГ з “Бальшавіка”.

<sup>2</sup> Пецокевіч М. У пошуках зачараваных скарбаў. Вільня, 1998. С. 79.

расейцаў і жыдоў і туліліся па гарадох, нарэшце змаглі загаманіць з беларускім народам у яго мове і павесьці актыўную працу. Партыя пачала набываць немалую вагу і вабіць да сябе беларускую інтэлігэнцыю.

Дык вось, у № 3 “Бальшавіка”, што выйшаў у красавіку 1929 г., зьявіўся артыкул П. Корчыка “Луцкевіч і Астроўскі на чале паліцыйскай банды” (с. 5—6), а на с. 12 была зъмешчаная інфармацыя “Да падзеяў у Віленскай беларускай гімназіі”. З гэтых матэрыялаў<sup>1</sup> вынікае, што напярэдадні суда над Луцкевічам і дзеячамі БСРГ (27 лютага 1929 г.) вучні ВБГ а 8-й ранцы сабраліся ў зале і абвясцілі страйл “супроць апеляцыйнае камедыі над Грамадой, супроць фашызацыі школаў і за прыняцьце ўсіх выкінутых вучняў”.

Дырэктар Р. Астроўскі апынуўся ў складанай ситуацыі. Ён ня мог ня ведаць, што гімназістам падбухторваюць камуністы. Раней ён, камуніст і касір БСРГ, не пярэчыў камунізацыі гімназіі, а цяпер мусіў ратаваць яе ад съмерці. Як съведчыў былы вучань ВБГ Марыян Пецюковіч, з таго часу, як гімназісты і выкладчыкі пачалі ўцягвацца ў “нелегальныя акцыі”, “узровень веды навучэнцаў абніжыўся”<sup>2</sup>. І нелегальная дзейнасць навучэнцаў, і паніжэньне ўзроўню іх ведаў — усё гэта “запачаткавала ліквідацыю гімназіі з чыстым беларускім абліччам” (камуністы актыўна працавалі і ў іншых гімназіях). Не адзін вучань ВБГ з ініцыятывы ўладаў быў выключаны. Выключачаў і сам дырэктар. Нешта праведаўшы пра планаваны страйл, ён за тыдзень да яго адлічыў з гімназіі 8 актыўістамі. Такім чынам Астроўскі вёў аддзяленыне культурніцкае працы ад палітыкі — аддзяленыне, якое ператварылася ў санацыю (аздараўленыне) беларускіх устаноў ад камуністычных элементаў самімі беларусамі (адсюль і тэрмін “беларуская санацыя”). Ды 27 лютага гімназісты ўсё ж учыняюць палітычную акцыю і патрабуюць прыняць назад выключаных. Што робіць Астроўскі? Ён спрабуе загнаць вучняў у аўдыторыі. Восьмы клас — выпускнікі — пайшоў на заняткі, астатнія ж мітынгавалі. Астроўскі не стрымаўся і пачаў “біць... па твары” вучня IV класу Юрку Тарасюка. Гэта выклікала моцнае абурэніне гімназістамі. Тады Астроўскі вырашыў замкнуць забастоўшчыкаў у зале, аднак гэта яму не ўдалося. Вучні выйшлі на калідор і пачалі заклікаць восьмікласнікаў далучыцца да іх. Настаўнік Віславух, які вёў урок, запатрабаваў зачыніць дзверы. Калі ж забастоўшчыкі яго не паслухалі, Віславух выхапіў рэвалвер і пачаў пагражаць ім. І вось тады Астроўскі мусіў паклікаць у гімназію паліцыю. (Праўда, потым ён будзе съцвярджаць, што паліцыю паклікалі гімназічныя кур'еры.)

Няма слоў: учынкі ганебныя. Але ў Астроўскага не было іншага выйсця. Касір БСРГ ня мог ня ведаць: камуністы добра аплочвалі працу камсамольскага актыву, для многіх нелегальная праца стала сродкам палепашаньня дабрабыту, і яны сумленна адпрацоўвалі свой заробак.

А пры чым тут Луцкевіч? Ён гімназістам не выключачаў, не разганяў і паліцыю ня клікаў. Тут я мушу прызнацца: канкрэтных крыніцаў, якія б паказвалі механізм “далучэнія” Луцкевіча да Астроўскага, у мяне няма. Пакуль што магу вывесці хаду падзеяў толькі з публікацыяй.

Цалкам вераемна, што пасля выключэння гімназістам з ініцыятывы ўлады і з ініцыятывы дырэктара, пасля эксплескі камуністы і іх экспазітура (змаганцы) кожны раз чакалі ці нават дамагаліся ад Луцкевіча

<sup>1</sup> Гл.: Бальшавік, 1928. № 5—6.

<sup>2</sup> Гл.: Звязда. 1929. 13 студзеня.

<sup>3</sup> Звязда, 1929. 15 лютага. Тоэ ж ён піша і “Савецкай Беларусі”: 1929. 17 лютага.

Бальшавікі паводзілі сябе як правакатары. Хоць — паўтару — Луцкевіч сябрам БСРГ ня быў, яны ўсьцяж паўтаралі, што ён належаў да Грамады і праадаў яе.

<sup>4</sup> Гэта той А. Альшэўскі, пра якога літаратуразнаўца Уладзімір Калеснік напісаў кніжку “Пасланец Праметэя” (1984).

публічнага асуджэнья Астроўскага. Луцкевіч жа маўчаў. Камуністы нерваваліся. У канцы 1928 г. П. Корчык друкуе артыкул “Рэнегаты за работай”<sup>1</sup>, у якім “дастасецца” Астроўскуму, ягонай жонцы, былому паслу Юрью Сабалеўскуму, Я. Станкевічу ды іншым. На пачатку 1929 г. Ан. Сталевіч таксама лае Астроўскага і К°, лае Я. Станкевіча<sup>2</sup>, але ўжо праз месяц — перад самым апеляцыйным працэсам — ён называе “рэнегатамі Грамады” ня толькі Астроўскага, але й Луцкевіча ды съцвярджае, што “штыхом і калачом фашызму ўдалося адараўца відных грамадаўцаў ад нацыянальна-вызваленчага руху, як Астроўскага, Луцкевіча і інш.”<sup>3</sup>. (Ведама, нацыянальна-вызваленчы рух без камуністаў і ня рух зусім.) 17 лютага нехта Ч. Д. называе ў “Зьвязьдзе” здраднікамі Астроўскага і К°. І ні слова пра Луцкевіча. Яшчэ праз дзень (19 лютага) сябар ЦК КПЗБ Анатоль Альшэўскі<sup>4</sup> канстатуе, што Астроўскі і Луцкевіч адышлі ад “ад лагеру нацыянальна-вызваленчай барацьбы”. І піша: “Астроўскі... цяпер поўзае перад перад панам Кіртыклісам — гэтым обердэфензіўшчыкам Зах. Беларусі”. А вось Луцкевіч, “які жангліруе “левай” фразай, але фактычна зьяўляецца здраднікам нацыянальна-вызваленчай барацьбы, здраднікам інтарэсаў беларускага працоўнага народу”, вінаваты ў “супрацоўніцтве з фашызмам”, бо навучае «мірнай», “творчай” працы” (а ня кліча на барыкады — дадам я). 21 лютага “Савецкая Беларусь” друкуе тэкст “рэзалюцыі пратэсту проці суду над Грамадой і белага тэрору ў Польшчы і Зах. Беларусі”, прынятай аднаголосна на зъезьдзе навуковых працайнікоў БССР па інфармацыі прадстаўніка камітэту па абароне Грамады акадэміка Гаўрылы Гарэцкага. У рэзалюцыі насуперак фактам съцвярджалася: “З усіх авбінавачаных суд вызваліў толькі Астроўскага і А. Луцкевіча, паколькі першы адкрыта, а другі, прыкрываючыся нейтральнасцю, фактычна перайшлі на службу да польскага фашызму”. З сакавіка (пасля экцэсу ў ВБГ) “Зьвязда” і “Савецкая Беларусь” пісалі: “Зъдзіўляе, што... Луцкевіч, імя якога звязваецца з Астроўскім, да гэтага часу не адгарадзіўся ад астроўшчыны. Ці гэта ёсьць выпадковасць, ці адзнака часу?”

<sup>1</sup> Гл. у кн.: Міско Я. Маё маўклівае сэруца: З літаратурнай спадчыны. Менск, 1983.

Для характарыстыкі аповесьці дастаткова чатырох момантаў: 1) для аўтара “найбольш съядомая моладзь” і “радыкальная моладзь”, г. зн. камсамольцы, — сінонімы (с. 66); 2) аўтар на поўным сур’ёзе паўтарае сваё выказванье 1928 году пра тое, што “Астроўскі і Луцкевіч вядуць курс на паланізацыю і фашызацыю беларускай гімназіі” (с. 69) і няробіць ніякіх паправак па часе; 3) аўтар хваліцца, як ён і яго сябры-камсамольцы — са згоды іхняга апекуна І. Дварчаніна — сарвалі ў ВБГ лекцыю Я. Станкевіча (с. 68—69); 4) аўтар хваліцца, што камсамольцы — са згоды таго ж Дварчаніна — сарвалі съяткаванье ўгодкаў БНР у ВБГ (с. 60—61). Міско і яго сябры былі яшчэ недастатковая радыкальныя: у 1930 г. камсамольцы (у іх ліку Юльян Саковіч) уварваліся ў памяшканье, дзе сабраліся “несъядомыя” беларускія студэнты, каб адзначыць 25 Сакавіка, і білі іх кіямі (“Bielauskaja Krynicka”) ці то “кідаліся каменьем, бутэлькамі з тоўчаным шклом, серкавым ды карболавым квасам (кіслатою. — A. C.)” (“Наперад!”. 1930. 2 красавіка). А ў той час другая група “разьбівала вокны, кідала каменіе і бутэлькі з тымі ж речывамі”. Як паведамляла “Наперад!”, студэнты самі (паліцыя ня ўмешвалася) выгналі нападнікаў, а БСС учыніў санацію сваіх шэрагаў, бо “пастанавіў выключыць тых, хто спрыяе камуністам”, у тым ліку Саковіча.

<sup>2</sup> Гл.: Весткі Таварыства Беларуское Школы. 1929. 28 лютага.

Да партрэту Дварчаніна можна дадаць і такі штрых. Калі Камітэт будовы Наваградскае беларуское гімназіі звязнуўся з просьбай да ўсіх паслоў прапанаваць, каб у бюджет была ўключаная адпаведная асігноўка, “паслы з клубу “Змаганьне” Дварчанін і Гаўрылік прыслалі пісмо, у якім ня толькі рапушча адмовіліся падтрыміць гэту спрабу, але й заяўлі, што будуць вісьці актыўнае змаганьне з будовай гмаху для гімназіі як... “кулацка-буржуазнай” выдумкай” (Наперад! 1930. 12 лютага). Як паведаміла газета “Наперад!” 19 лютага, пры галасаванні ў Сойме Дварчанін і Гаўрылік стрымалі абяцаньне: яны і астатнія паслы “Змаганьня” галасавалі супраць фінансаваньня будоўлі гімназіі.

Мяркую, што Луцкевіч не асуджаў Астроўскага, таму што зноў убачыў небясьпеку бальшавізму для беларускага руху і беларускай культуры. Калі раней (да “беларусізацыі” ў БССР) ворагамі беларушчыны былі амаль выключна камуністы-небеларусы, дык цяпер пагроза для беларускай культуры сыходзіла і ад камуністаў-беларусаў. Ім залежала на тым, каб больш і больш людзей уцягнуць у нелегальныя акцыі. Апантаныя падкінутымі з Москвы ідэямі класавага змагання і рэвалюцыі, падахвочаныя маскоўскімі грашымі, яны не праймаліся лёсам асобнага чалавека. Яны расцэньвалі як правакацыйную і варожую нават саму думку пра зъмякчэнне пакарання асуджаным дзеячам БСРГ, а дзеяньні хадайнікаў за вязні — ад польскіх сацыялістаў і лібералаў да Астроўскага і Луцкевіча — называлі рэкламнаю кампаніяй, накіраванаю на тое, “каб зламаць волю засуджаных кіраўнікоў Грамады” (Звязда. 1929. 17 лютага).

Падзеям 27 лютага папярэднічалі падзеі сьнежня 1928 г. 19 чысла гэтага месяца куратар выключыў з ВБГ 17 вучняў — сямі- і восьмікласнікаў. У той самы дзень педагогічная рада аднаголосна вырашила зьвярнуцца да ўладаў з просьбаю, каб вучні былі вернутыя ў гімназію. Назаўтра, калі дэлегацыя педагогаў мелася йсьці з петыцыяй у кураторыю і да ваяводы, выключаныя камсамольцы, якія напярэдадні самі прасілі педраду пра заступніцтва, прыйшли ў гімназію і сарвалі заняткі. Былы вучаны ВБГ Якуб Міско ў “документальнай аповесьці” “Было яно калісьці...”<sup>1</sup> ня кажа, хто падвучыў іх наладзіць гэтую акцыю, і ня піша, што настаўнікі хадзілі за іх прасіць. Затое паведамляе, што “у гімназію заявіўся расхваляваны Луцкевіч”. “Гэта ж адна з апошніх беларускіх гімназіяў, — плакаў ён, — і яе могуць закрыць. Няўжо вам яе не шкада?” Ім — камсамольцам — не было шкада. Яны кіраваліся прынцыпам “або ўсё, або нічога”. Праз забастоўку яны намагаліся вярнуць у гімназію ўсіх выключаных. Луцкевіч тлумачыў, што гэта немагчыма, што педагогі будуць старацца...

Гэты эпізод ва ўспамінах Я. Міско скончаны такою інфармацыяй: ““Парламенцёр” нічога не дабіўся. У насыценгазеце паслья яго візіту паявілася заметка пад загалоўкам “Пашкадаваў воўк кабылу...” Загаловак “заметкі” найлепш съведчыць пра культурны ўзровень камсамольцаў, а вынікам страйку было выключэнне не 17-ци, а 22-х гімназістаў. З кнігі Я. Міско даведваемся, што Астроўскі і тады “хапаў хлопцаў, біў іх па твары, дзяўчат ірваў за косы”, але мемуарыст ня піша, што, нягледзячы на ўсё, педагогі яшчэ раз прасілі ласкі ва ўладаў. Ваявода заявіў, што ён дасць згоду на тое, каб былыя гімназісты зноў селі на вучнёўскія лавы, пры адной умове: калі паслы на Сойм — Ігнат Дварчанін і былы старшыня Таварыства Беларускай Школы Флягонт Валынец — гарантуюць, што гэтыя маладыя людзі ня будуць уцягваць астатніх вучняў у палітыку. Дварчанін і Валынец такіх гарантываў не далі<sup>2</sup>.

Свае погляды на сънежаньскія (1928) і лютайскія (1929) падзеі ў Віленскай гімназіі, а таксама і ў Клецкай, на палітыку камуністаў Луцкевіч выкладзе 8 студзеня 1930 г. у газете “Наперад!” — у перадавым артыкуле “Барацьба за моладзь”, які друкуецца тут у якасці дадатку. Аб тым, што рабілася ў канцы 1928 — пачатку 1929 г. у ТБШ і гімназіях, мы ў значнай меры даведваемся з выпушчанага 28 лютага 1929 г. бюлётэню “Весткі Таварыства Беларускай Школы”, які, бадай, на 90 адсоткаў пісаны рукою Луцкевіча, і з часопісу “Сям'я і Школа” — органу ВБГ, рэдактарам якога стаў выпускнік гімназіі і яе настаўнік Вінцук Грышкевіч, а самым актыўным аўтарам — Луцкевіч<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Нейтральная інфармацыя пра выхад № 1 “Сям'я і Школы” надрукаваная ў “Савецкай Беларусі”: 1929. 2 сакавіка.

<sup>2</sup> А. Сталевіч назаве А. Луцкевіча і прайдзісветам (Полныя. 1930. № 2. С. 86), але яго пераплюне А. Альшэўскі: ён запічыць Луцкевіча ў “бандыты ад контэррэвалюцыі” і ў “высокакваліфікованыя палітычныя прастытуціі” (Звязда. 1931. 4 лютага).

У канцы 1928 — на пачатку 1929 г. Луцкевіч бачыў, што бальшавікі кіруюцца прынцыпам “чым горш, тым лепш”. Ён ужо прыйшоў да высновы, што КПЗБ гатовая лепш зынішчыць кожную арганізацыю, чым страціць у ёй свой уплыў. Ён выдатна ведаў, што значыць інтэлектуальная эліта для кожнае нацыі, і бачыў намер бальшавікоў пазбавіць беларусаў гэтае эліты.

І вось 27 лютага 1929 г. камуністы з дапамогаю прэвентыўна выключаных Астроўскім гімназістай інсypіравалі ў ВБГ яшчэ адзін страйлк. (“Савецкая Беларусь” 1 сакавіка 1929 г. памылкова паведаміла, што заняткі спынілі вучні старэйшых класаў).

Луцкевіч ня мог салідарызавацца з камуністамі. Ня мог ён ухваляць і Астроўскага, які, спрыяючы камунізациі гімназіі, давёў яе да такога стану. І асуджаць ня мог. Да пары ён заставаўся маўклівым съведкам санацыі ВБГ ад камуністычных элементаў, якую вёў былы камуніст Астроўскі.

Але Луцкевіч ня толькі назіраў. Ён змагаўся за беларускія ўстановы сваімі метадамі. Бальшавікі падрывалі не адно беларускія гімназіі. Флягонт Валынец ператварыў ТБШ у філію “Змагання”. Луцкевіч, Антон Трэпка, Кузьма Крук, Язэп Шнаркевіч ды іншыя дзеячы ратавалі й гэтую ўстанову. Паколькі заснавальнікам гімназіі было ТБШ, дзейнасць якога улады прыпынілі ў жніўні 1928 г., Луцкевіч бярэ чынны ўдзел у тым, каб ВБГ стала канцэсіяй бацькоўскага камітету. Ён жа бярэ ўдзел і ва ўратаваньні ад разгрому ТБШ.

Бальшавікі рэагавалі на паводзіны А. Луцкевіча адпаведна. 5 сакавіка 1929 г. у “Зьвяздзе”, а 6-га — у “Савецкай Беларусі” Ан. Сталевіч, называючы Астроўскага дырэктарам-фашыстам, обер-фашыстам і чэмпіёнам фашызму, які ўтварае адзіны фронт з польскімі фашыстамі, зрабіў зайдагу: “Адзіны фронт беларускіх і польскіх фашыстаў падтрымоўвае і стары круцель і згоднік А. Луцкевіч, які, хаваючыся за плечы Астроўскага, хоча нявіннасць захаваць і капітальчык нажыць”<sup>2</sup>. 10 сакавіка ў “Савецкай Беларусі” друкуеца тэндэнцыйная нататка аб прычынах съмерці Луцкевічавай жонкі, а 20-га Альшэўскі ў “Зьвяздзе” і “Савецкай Беларусі” каментуе вынікі апеляцыйнага працэсу. Ня пішучы нічога канкрэтнага пра зъмякчэнне прысудаў усім, хто праходзіў па справе БСРГ, пра апраўданье яшчэ сямі (а ўсяго дваццаці пяці) грамадаўцаў, гэты публіцыст акцэнтуе ўвагу на Луцкевічы ды Астроўскім ды піша ў “Савецкай Беларусі”:

“Аднэй “перамогай” можа хваліцца фашызм — гэта Луцкевічам і Астроўскім. Луцкевіч і Астроўскі апраўданы апеляцыйным судом. Яго вялікасць польскі фашызм захацеў прызнаць, што паважаныя паны Луцкевіч і Астроўскі добра паказалі сябе на працы зрады інтарэсаў беларускага народу і што яны поўнасцю заслугоўваюць апраўданья, міласці... фашысцкай падзякі”.

Луцкевіч цяпер ужо на першым месцы, Астроўскі — на другім. Але самае цікавае для нас — далей. Альшэўскі пісаў:

“Паліцэйска-фашысцкія ўчынкі Астроўскага ў Віленскай Беларускай гімназіі і зусім недвухсэнсоўная салідарнасць з гэтымі ўчынкамі пана Луцкевіча лепш за ўсё паказвае іх нацыянал-фашысцкі твар”.

Здаецца, тут упершыню публічна ўжыты тэрмін “нацыянал-фашызм”. Такім чынам, бальшавікі вынайшли новую палітычную плынь у Беларусі, на чале якое “паставілі” Луцкеві-ча. Ад гэтага часу Астроўскі і правыя апаненты Луцкевіча — Станкевічы, Рагуля ды іншыя — будуць згадвацца ў бальшавіцкіх “памяньніках”, як правіла, толькі паслья яго.

<sup>1</sup> “Звязда” паведаміла пра яе прыезд 6 красавіка 1929 г.

<sup>2</sup> Гл.: Сянкевіч А. Клясавая барацьба ў беларускай літаратуре: (Апрацаваная стэраграма дакладу, які прачытаны да беларускага тыдню ў Камакадэміі) // Бальшавік Беларусі. 1930. № 8-9. С. 28.

## Памылка Зыміцера Жылуновіча, які не зьвярнуў увагі на артыкул А. Цукермана.

**Цукермана.**

Хоць на XII зъезьдзе партыі яго вывелі з кандыдатаў у сябры ЦК, канец 1928 — пачатак 1929 г. складваўся для намесніка народнага камісара асьветы БССР, кіраўніка Галоўмастацтва Зыміцера Жылуновіча някепска. Святкаваліся 10-годзьдзе БССР і 20-я ўгодкі ягонае літаратурнае дзейнасці. У “Полымі” (1928, № 10) быў надрукаваны ягоны артыкул “Беларуская секцыя РКП”, у якім ён паказаў ролю выхадцаў з БСГ у заснаваньні беларускай савецкай дзяржаўнасці і КП(б)Б. Былы Старшыня Рады БНР Язэп Лёсік пачаў друкаваць працу “Граматычны склад мовы Ц. Гартнага”. Свой артыкул Жылуновічу прысывяціў і Старшыня ЦВК БССР Аляксандр Чарвякоў. Была заснаваная Беларуская Акадэмія Навук, і яго, З. Жылуновіча, зацвердзілі акадэмікам. У пятym нумары “Полымі” за 1929 г. ён надрукаваў успаміны пра сваю маладосьць — “Двяццаць гадоў назад”. Распавеў і пра сваю паездку ў Вільню, у рэдакцыю “Нашае Нівы”. Былі ў тых успамінах і закіды. Напрыклад, такі:

“Абоіх нас [Жылуновіча і Сяргея Палуяна] не задавальняў слабы радыкализм кіраўнікоў газеты і інтэлігенцкай адмежаванасці ад рабочых. Слабая сувязь апошніх з рэдакцыяй наводзіла мяне на сум, і мы з С. Палуянам ня бачылі пад ёй моцнага грунту. Невыразнасць палітычнага крэда рэдактара газеты А. Уласава, белетрыстага і бліжэйшага супрацоўніка рэдакцыі Ядвігіна Ш. ды іншых, іх расплывчатасць у поглядах на сацыялістычны рух, на рабочае пытаньне выразна кідалася ў очы і наводзіла нас на сумлівыя развагі...”

Вытрыманы бальшавіцкі падыход. Было ў тых згадках і такое:

“С. Палуян, згодна з яго словам, належалаў у той час да ўкраінскіх с.-д., быў досыць ле-ванастроеным чалавекам, дэмакратам чыстае “души”. Дзякуючы гэтаму нас абоіх больш за ўсё цягнула да Антона Луцкевіча, у гутарках з якім мне ўдалося пераканацца, што ён съядомы марксісты. А. Луцкевіч сам казаў, што ён належыць да с.-д., не далучаючыся да ніводнае іх фракцыі. Аднак у справе падзяленні ім інтэрнацыянальнасці рабочага руху і ў пытаньні падвядзення выразнай сацыяльнай базы пад беларуска-нацыянальны рух — мы разыходзіліся. У доказах і спрэчках А. Луцкевіч выглядаў у майм ваччу не зусім вытрыманым сацыял-дэмакратам, як мне тады паказвалася. Памятаю, калі мне з ім у будынку бібліятэкі Даніловіча, дзе, здаецца, А. Луцкевіч меў для сябе міэрны прытулак, давялося заўзята і доўга спрачацца па пытаньню інтэрнацыянальнасці і пралетарскасці сацыял-дэмакратычнага руху!.. Я адчуваў у А. Луцкевічу добра падрыхтаванага чалавека, але, урэшце, астаўся далёка непераможным у дыскусіі з ім... З іншымі сябрамі рэдакцыі мне было зусім лёгка спрачацца, і я многа разоў раскрываў іх недасканалую, па-моему, сацыялістичную пляцформу”.

<sup>1</sup> На крутых павароце: Ідэолагія-палітычнае барацьба на Беларусі ў 1929—1931 гг.: Документы, матэрыялы, аналіз. / Аўтар-складальнік доктар гісторычных навук, професар Р. П. Платонаў. Менск, 1999. С. 82.

<sup>2</sup> Тамсама. С. 94.

<sup>3</sup> Тамсама. С. 99—100.

<sup>4</sup> Гл.: Працы Акадэмічнай канфэрэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбуکі (14—21 лістапада 1926 г.) / Пад. рэд. С. Некрашэвіча і Ў. Ігнатоўскага. Менск, 1927. С. 373. У 1931 г. дацэнт БДУ Я. Сякерская дасыць Жылуновічу за гэта “адлуп” (гл. Супроць контррэвалюцыйнага беларускага нацыянал-дэмакратызму. Менск, 1931. С. 67). Аўтарка ў выкryвальніцкім імпэце так заралартуеца, што “ўваскросіць” Яна Луцкевіча ды напіша, што “зараз” (у 1931 г. — A. C.) ён зъяўляеца сябрам “вядомага польскага ахраныніка Кірцініса” (так яна назвала віленскага ваяводу Кіртыкліса).

Ня буду каментаваць гэты фрагмент. Адзначу толькі, што кіраўнікі “Нашае Нівы” не прапанавалі Жылуновічу месца ў рэдакцыі і не вербавалі яго ў БСГ (Браніслава Тарашкевіча, Аркадзя Смоліча прынялі ў партыю пад той час. І Я. Станкевіч далучуўся да беларускага руху амаль тады ж.)

Калі пяты нумар “Полымя” здавалі ў набор, у Менск якраз прыехала камісія ЦКК УсеКП(б)<sup>1</sup>. Узначальваў яе старшыня ЦКК КП(б) Украіны, колісъ меншавік Уладзімер Затонскі, празваны менскім інтэлігентамі Паповічам. Бадай, першае, што зрабіў Затонскі ў Менску, — забараніў друкаваць працяг раману “Крывічы” Міхася Зарэцкага ў тым самым “Полымі”. (А. Сянкевіч назаве гэты твор фашысцкім раманам<sup>2</sup>.) Вывучыў Затонскі й ранейшыя публікацыі ў газетах ды часопісах, асабліва на гісторыка-партыйныя тэмы. А тут і пяты нумар “Полымя” выйшаў (пра яго выхад “Савецкая Беларусь” паведаміла 18 чэрвеня).

Над галавою Жылуновіча згусціліся хмары. Пытаныне пра ягоныя ўспаміны аператыўна было ўнесенае ў парадак дня паседжанья Бюро ЦК КП(б)Б 27 чэрвеня 1929 г. А спачатку сябры Бюро заслушалі даклад Затонскага. Вось што пра гэты даклад пісаў праф. Расціслаў Платонаў:

“Перш за ёсё дакладчык вылучыў нацыяналістычныя скажэнні ў працах па гісторыі Беларусі: “імкненне нацыянал-дэмакратай гістарычна абургунтаваць незалежнасць БССР і свой прыярытэт у будаўніцтве беларускай культуры”, “зацьвердзіць тэорыю пераемнасці, згодна з якой беларуская культура з'яўляеца прадуктам эвалюцыі ідэй Скарэны (16 ст.), Ф. Багушэвіча (19 ст.) і непасрэднай дзеянасці “нашаніўца”. Рэзкай, часам зневажальнай крытыцы былі падвергнуты гістарычныя працы... У. М. Ігнатоўскага, артыкулы па гісторыі рэвалюцыйнага руху, падрыхтоўцы Каstryчніка ў Беларусі і стварэння БССР З. Х. Жылуновіча”<sup>1</sup>.

Паколькі пытаныне пра ўспаміны Жылуновіча стаяла ў парадку дня другім, дык аўтар прыпазыніўся на паседжанье Бюро, не паслуҳаў Затонскага. Затое пачуў Лазара Аранштама, сакратара Віцебскага акругкаму КП(б)Б і былога сакратара ЦК КПЗБ. “У нас атрымліваеца своеасаблівы адзіны фронт”, — сказаў той<sup>2</sup>. І заявіў, што ёсьць несумненная сувязь паміж ўспамінамі А. Луцкевіча “За дваццаць пяць гадоў” і ўспамінамі Жылуновіча “20 гадоў таму”.

Жылуновіч называў Луцкевіча марксістам, а Луцкевіч, звяртаючыся да гісторыі БСГ, пісаў, што ў 1917 г. у партыі вылучылася “больш радыкальная сацыяльна група з Зымітрам Жылуновічам (Цішкам Гартным), Чарвяковым і Дылам на чале, якая пасля ўвайшла ў склад Камуністычнае партыі і ўзяла на сябе ініцыятыву будаванья Радавае Беларусі, зъдзейсьніўшы часткова — у складзе ССРР — наш дзяржайны ідэал (1 студзеня 1919 г.), абвешчаны раней актам Рады Рэспублікі 25 марта 1918 году...”

Атрымліваеца, што не бальшавікі стварылі БССР, а выхадцы з БСГ. А яшчэ атрымліваеца, што выхадцы з БСГ, якія жывуць у Заходній Беларусі, могуць змаўляцца з выхадцамі з БСГ, якія жывуць у БССР, каб нарэшце ажыцьцяўіць свой дзяржайны ідэал.

Жылуновіч спрабаваў абараняцца: “...я чую т. Аранштама. ...ён прыводзіў... вытрымкі з часопісаў..., выпіскі з книжак, выдадзеных там, якіх я ня бачыў і ніколі не чытаў, і гэтым хацеў даказаць свае думкі, і логікай хацеў паказаць, быццам я высоўваю ідэю яднаныя беларускага нацыянал-дэмакратызму з заходнім

<sup>1</sup> Яшчэ адзін баец ідэалагічнага фронту. Ягоны фотаздымак маецца ў кнізе Мікалая Арэхвы “Дела и люди КПЗБ”, але аўтар не расшыфраваў ягонае імя: Абрам, Авігдор, Арон?.. Віталь Скалабан, якога я прасіў пашукаць у справах КПЗБ біяграфічныя звесткі пра А. Цукермана, кажа, што німа ні асабовае справы, ні ўліковае карткі гэтага бальшавіка. Быў чалавек — і зынік. Такога быць ня можа. Пошук трэба працягваць.

беларускім шавінізмам. Калі вы прагледзіце гэты артыкул (успаміны Жылуновіча. — А. С.), то вы толькі знайдзеце там адно, менавіта тое, што я назваў Луцкевіча сацыял-дэмакратам, і то ня зараз, а 20 гадоў таму назад. 20 гадоў таму назад я толькі раз сустрэўся з ім і пасъля таго з ім не сустракаўся. Ведаю [яго] толькі па той інфармацыі і суджу па той інфармацыі, якая ёсьць”<sup>3</sup>.

Толькі тут, на паседжаныні Бюро ЦК, Жылуновіч зразумеў, што пісаць праўду пра былое цяпер небяспечна. Гэта раней, гады трох таму, можна было беспакарана сказаць і надрукаваць, што браты Луцкевічы — сацыял-дэмакраты<sup>4</sup>. Ня тое цяпер. Па тым, як замазваліся заслугі перад партыяй нядаўна выгнанага з СССР Троцкага, а таксама Бухарына, як ачарнялася ўся іх ранейшая дзеянасць, па атмасферы на паседжаныні Бюро Жылуновіч уцяміў, якую палітычную (а не фактычную) памылку ён учыніў. Да яго дайшло, што дзеля палітычнае мэтазгоднасці гісторыя павінна быць і будзе перапісаная. І Жылуновіч пачаў рух назад: “...у даным выпадку зьяўляеца заганай і безумоўнай памылкай, што я не ўлічыў таго становішча, тых адносін і настрояў Луцкевіча, у якіх ён зараз знаходзіцца. Але ж, таварышы, зусім нядаўна Луцкевіч працаваў з намі”.

Нейкі дзіўна гучаць гэтыя выказваныні З. Жылуновіча. Такое ўражаныне, што ён не звярнуў увагі на вялікі артыкул Ан. Зоркага (ён жа — сябар ЦК КПЗБ А. Цукерман<sup>1</sup>) “Беларускі нацыянал-фашизм”, які “Звязда” апубліковала пасъля апеляцыйнага працэсу БСРГ у трох нумерах запар (26, 27 і 28 сакавіка). У тым артыкуле аўтар, грунтуючыся на брашуры “За дваццаць пяць гадоў” і першым нумары часопісу ВБГ “Сям’я і Школа”, прыпісвае “групе Луцкевіча-Астроўскага” (іншы раз “групе Астроўскага-Луцкевіча”) такое, што пільны бальшавік, каб не здароўкацца з Луцкевічам, павінен быў бы пераходзіць на другі бок вуліцы. А наагул, артыкул А. Цукермана папярэднічаў “распрацоўкам” А. Сталевіча, А. Некрашэвіча ды інш. Калі верыць даце пад ім (1. 3. 1929), дык А. Цукерман вынайшаў тэрмін “беларускі нацыянал-фашизм” раней за А. Альшэўскага.

Пяром А. Цукермана вадзіў бальшавізм, які хацеў быў заднім чыслом съцвердзіць, што пасълядоўна выступаў за самавызначэнне народаў, у тым ліку беларускага, і што БСГ не магла мець ніякага дачыненія да абвяшчэння БССР. Ён хацеў съцвердзіць, што былыя сябры БСГ ня мелі ніякага дачыненія і да ўзынікнення БСРГ. Гнеў А. Цукермана выклікала съцверджаныне А. Луцкевіча, што ў форме БССР беларускі незалежнікі ідэал ажыцьцёўлены толькі часткова. Між тым БССР — *сапраўды незалежная Беларусь, бо гэта Беларусь, незалежная ад буржуазіі*. Гэты тэзіс стане кіраўнічым для наступных распрацоўшчыкаў тэмы, якім належала “давесьці”, што БСГ і нашаніўцы па прыродзе сваёй не былі выразнікамі інтарэсаў беларускага народу, а толькі буржуазіі і кулакоў. Вынікам іх дзеянасці стала БНР. Эстафету ў нашаніўцаў і БСГ падхапілі нацыянал-фашисты — як выразнікі інтарэсаў буржуазіі, кулацтва ў Заходній Беларусі. Марачы пра аднаўленне БНР, яны падтрымліваюць агрэсіўныя памкненіні Пілсудскага ў адносінах да СССР, а працы Луцкевіча — гэта *“ідэалагічная падрыхтоўка мас да вайны супроты СССР, гэта верная*

<sup>1</sup> Трэба мець на ўвазе, што камуністы бачылі ня толькі беларускі нацыянал-фашизм, але й жыдоўскі (гл., напрыклад, артыкул “На барацьбу з яўрэйскім нацыянал-фашизмам” у № 7 “Бальшавіка” за 1930 г.).

<sup>2</sup> Зюзкоў А. Вышэй сцяг пралетарскага інтэрнацыяналізму // Бальшавік Беларусі, 1933, № 5—6. С. 71.

<sup>3</sup> Тамсама.

<sup>4</sup> Гл.: Бальшавік. 1934. № 1.

П. Корчык у тым самым годзе выпусціць у Вільні на беларускай і польскай мовах брашуру “Нацыянал-апартунізм у КПЗБ і ідэалагічна спадчына Беларускай Рэвалюцыйнай Арганізацыі”.

служба польскаму фашизму". З напісанага А. Цукерманам вынікала, што нацфашысты, імкнучыся да аднаўлення БНР, хацелі зьнішчыць БССР — сапраўды незалежную дзяржаву беларускага народу.

Вось у якую кампанію трапіў З. Жылуновіч. Належала б яму прачытаць і рэзалюцыю ЦК КПЗБ аб нацыянал-дэмакратычных выступленнях у БССР (Звязда. 1929. 28 траўня). А ў ёй выразна асуджаны тэорыі, "якія імкнуцца радаслоўную бальшавіцкай партыі Беларусі весьці ад Беларускай сацыялістычнай Грамады ці ад інтэлігенцкіх груп, што ўліліся ў партыю ў перыяд 1918—1920" (гэта намёк і на Беларускую Камуністычную Арганізацыю У. Ігнатоўскага, М. Чарота ды інш.).

...20 сінегня 1929 г. (зноў жа: пасыль перамогі Сталіна над Бухарыным) у "Звязьздзе" зьявіца істотна падрэдагаваны працаўнікамі апарату ЦК ліст З. Жылуновіча "Мae памылкі іх карэннын". Марксіст і сацыял-дэмакрат Луцкевіч будзе названы ў ім фашистам і белагвардзейцам.

Жылуновіч, потым Чарвякоў... Айцы БССР адмаўляліся ад сваіх заслугаў. На карысць Сталіна.

### **Абсяг паняцця ю нацыянал-дэмакратызму, нацыянал-фашизму і нацыянал-апартунізму.**

Вось цяпер і настала пара разгледзець пытаныне пра нацыянал-дэмакратызм і нацыянал-фашизм, а таксама пра нацыянал-апартунізм па сутнасьці.

Зацемім: у 20—30-х гг. ХХ ст. тэрмін "фашизм" выкарыстоўваўся лішне шырока, у тым ліку і ў дачынені да Польшчы. У краіне, у яе палітыцы меліся элементы фашизму, аднак рэжым, усталяваны Язэпам Пілсудскім, можна назваць хутчэй аўтарытарным, мілітарысцкім, шавіністычным, а не таталітарным. У Польшчы перасъедавалі ў першую чаргу прыхільнікаў таталітарных ідэалогій: камунізму ды нацыянал-сацыялізму, у тым ліку беларускага.

Зъвяртаю ўвагу й на тое, што ад 1925 г. у стане заходнебеларускіх дэмакратоў не было еднасці. Паміж левымі і правымі існавалі непераадольныя супяречнасці і бесыперапынна вялася палеміка. Вядома таксама, што паміж беларускімі левымі і правымі дэмакратамі, з аднаго боку, і польскімі шавіністамі, з другога, не магла ўсталявацца і ніколі не ўсталявалася згода.

Патрабуюцца яшчэ ўдакладнені. Тэрмін "нацыянал-дэмакраты" стасуецца да беспартыйных дзеячоў у БССР, а тэрмін "нацыянал-фашисты" — да беспартыйных і да чальцоў усіх, акрамя КПЗБ, беларускіх партый у Заходній Беларусі. Іншы раз нацдэмаў і нацфашисты называлі беларускімі нацыянал-шавіністамі, шавіністамі.

Камуністы паабапал мякы, западозраныя ў супрацоўніцтве з нацыянал-дэмакратамі ці нацыянал-фашистамі, у спрыяльні ім ці сімпатыях да іх, атрымалі назоў нацыянал-апартуністаў (ужываўся і тэрмін "нацыянал-ухілісты"). Іх ставілі іншы раз на адну дошку з нацыянал-дэмакратамі, нацыянал-фашистамі<sup>1</sup> і польскімі фашистамі, пра што мы можам прачытаць у артыкуле яшчэ аднаго бальшавіцкага ідэолага — Андрэя Зюзькова: "Разъвіаючы тэорыю барацьбы дзявёх культур — рускай і беларускай, — нацдэмы (і нацапартуністы) стварылі адзіны фронт з нацфашистамі Заходній Беларусі (Луцкевіч, Астроўскі, Станкевіч і інш.), зъяўляючыся такім чынам агентамі польскага фашизму"<sup>2</sup>.

Найбольш знакамітых нацыянал-фашисты ўжо ведаем пайменна. Найбольш вядомыя нацыянал-дэмакраты — Вацлаў Ластоўскі, Язэп Лёсік, Сыцяпан Некрашэвіч, Аркадзь Смоліч... Нацыянал-апартуністы — гэта найперш агенты нацдэмакратызму, нацфашизму і польскага фашизму ў КП(б)Б З. Жылуновіч, У. Ігнатоўскі, А. Баліцкі, наркам земляробства Зыміцер Прышчэпаў ("прышчэпаўшчына была дзейнасцю тых жа нацдэмаў у абысагу эканамічным"<sup>3</sup>) ды інш. У КПЗБ у лік нацыянал-апартуністаў трапяць змагары супраць нацдэмакратызму й нацфашизму Л. Родзевіч, А. Капуцкі ды інш. І ЦК партыі прыме рэзалюцыю "Аб асноўных крыніцах нацыянал-апартунізму ў Камуністычнай партыі Зах. Беларусі"<sup>4</sup>. А пакуль што Сталевіч-Родзевіч сам высьвяталяе вытокі нацыянал-дэмакратызму ѹ нацыянал-фашизму.

**Вытокі нацыянал-дэмакратызму й нацыянал-фашизму, або Рэвізія гісторыі беларускага руху і БСГ, учыненая А. Сталевічам і А. Некрашэвічам.**

Працягваючы справу, распачатую Ан. Зоркім і Цэнтральным Камітэтам КПЗБ, сябар гэтага ЦК А. Сталевіч, адзначаў, што ў пытаныні пра вытокі нацыянал-дэмакратызму і нацыянал-фашизму “часта-густа блытаюцца і спатыкаюцца нават некаторыя члены партыі”. Бо яны, відавочна, сыходзілі ў сваіх разважаньнях з наяўнасці на пачатку XX ст. беларускага руху. Вядома, што гэты рух быў запачаткованы і кіраваны беларускімі сацыялістамі, аб'яднанымі ў Беларускай Сацыялістычнай Грамадзе. У 1906 г. БСГ і яе лідэры стварылі газеты “Наша Доля” й “Наша Ніва”. Вядома таксама, што ў канцы 1917 г. левае крыло БСГ (З. Жылуновіч, А. Чарвякоў ды інш.) стварыла Беларускую Сацыял-Дэмакратычную Рабочую Партыю. Потым гэтая партыя стала асноваю беларускіх секцыяў Расійскай Камуністычнай Партыі большавікоў (РКП(б)). На базе беларускіх секцыяў РКП(б), якія мелі сваёю папярэдніцу БСГ, і большавіцкіх арганізацый, падпарадкованых Паўночна-Заходніму абкаму РКП(б), у канцы 1918 г. была створана КП(б)Б. Ня менш вядома, што БСГ стаяла ля вытокаў БНР (абвешчана 9 сакавіка 1918 г.). Аднак вядома й тое, што з ініцыятывы беларускіх секцыяў і Беларускага нацыянальнага камісарыяту пры Народным камісарыяце ў справах нацыянальнасці РСФСР у канцы таго ж году ЦК РКП(б) прыйшоў да высновы аб неабходнасці стварыць ССРБ. Вось дзеля таго, каб у новай рэспубліцы мелася свая “кіруючая і накіроўваючая сіла”, напярэдадні яе абвяшчэння й была створана КП(б)Б — складовая частка РКП(б). (Такая большавіцкая дыялектыка: рэспубліка быццам незалежная, а кіруючая партыя гэтае рэспублікі ўваходзіць у склад кіруючae партыі іншае краіны.)

Гэтыя факты былі выдатна вядомыя і занатаваныя ў шматлікіх публікацыях, асабліва ў артыкулах і ўспамінах старшыні першага ўраду ССРБ З. Жылуновіча і старшыні ўраду БНР А. Луцкевіча. У канцы 1929 г., як мы бачылі, Жылуновіч ужо прызнаў памылковасць сваіх публікацыяў, і пачалося перапісванье гісторыі беларускага руху, КП(б)Б і ССРБ, якое трэба разглядаць у кантэксьце з перапісваннем гісторыі УсेकП(б), Pacii і СССР. Гэтая гісторыя стала непазнавальнаю пасля таго, як у Паглібюро з усіх паплечнікаў Леніна застаўся адзін Сталін. Як у Маскве прыніжалася роля ў рэвалюцыйным руху ўсіх левых партый, акрамя большавіцкай, так і ў Менску. Як у Маскве шальмавалі ўсіх апазыцыйных Сталіну левых дзеячоў, так і ў Менску. Як у Маскве рэвізвалася гісторыя большавізму, так і ў Менску. Як у Маскве перасъедавалі камуністай-іншадумцаў, так і ў Менску. У Маскве належала давесці, што Сталін (побач з Леніным) быў аўтарам каstryчніцкага перавароту і СССР, а ў Менску — што Сталін (побач з Леніным) быў ініцыяタрам стварэння КП(б)Б і БССР.

Агульнае кірауніцтва працэсам перапісванья беларуское гісторыі знаходзілася ў Маскве, а канкрэтная праца ўскладалася на аддзел пропаганды ЦК КП(б)Б, на падначаленыя яму гістпарт і на створаны ўвосень 1929 г. Інстытут гістарычных навук Беларускай Акадэміі Навук (БАН). Трэба было рэвізваваць гісторыю беларускага руху, БСГ і газеты “Наша Ніва”. Балазе для гэтага склаліся і суб'ектыўныя перадумовы: у 1929 г. Луцкевіч і яго аднадумцы сталі ў жорсткую апазіцыю да камуністай.

У верасьні 1929 г. на сходзе актыву Фрунзаўская раённае партыйнае арганізацыі

<sup>1</sup> Звязда. 1929. 24 верасьня; Савецкая Беларусь. 1929. 25 верасьня; Рабочий. 1929. 25 верасьня.

<sup>2</sup> Звязда. 1929. 27 сінегня. У гэтым нумары апублікованы і ліст А. Чарвякова.

<sup>3</sup> Гл.: На крутym павароце... С. 176—184.

ў Менску, на якім, у прыватнасці, абмяркоўваліся паводзіны сябра КП(б)Б пісьменьніка Міхася Зарэцкага, А. Сянкевіч заявіў наступнае:

“Трэба спыніцца на пытаныні, узънятым Зарэцкім, аб прагрэсіўных і рэвалюцыйных традыцыях “Нашай Нівы” для свайго часу.

Усім вядома, што “Наша Ніва” была ліберальны газетай, інакш бы яна не існавала праз гады рэакцыі...

...Хто і калі супярэчыў супраць цьверджанья аб рэвалюцыйнасці нацыянал-вызваленчага руху на пэўным этапе гісторычнага разьвіцця? Спрэчкі ідуць не аб tym ці зьяўлялася, напрыклад, Беларуская сацыялістычная Грамада рэвалюцыйнай арганізацыі у tym сэнсе, як рэвалюцыйнымі партыямі Ленін называў ў той час дробнабуржуазныя партыі сацыялістых-рэвалюцыянероў і інш.

Спрэчкі ідуць наконт такой формы ідэалізацыі Беларускай Сац. Грамады, калі яе імкнунца падфарбаваць сацыял-дэмакратычнай арганізацыяй, калі яе хочуць паказаць заснавальнікам Беларусі як дзяржавы, заснавальнікам БССР<sup>1</sup>.

Гэтая выказваныні, як і Цукерманавы, былі, калі карыстацца бальшавіцкаю лексікаю, яшчэ нясьпелыя, але новая гісторыяграфічнай канцэпцыя была ў асноўным выпрацаваная. Пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б больш шчыльна над гэтаю тэмаю папрацаваў А. Сталевіч. Адначасова аддзелу агітацыі і пропаганды даводзілася ў канцы году і перадавыя артыкулы пісаць. У адным з іх у поўнай адпаведнасці са сталінскаю дактрынаю съцвярджалася, што “адзінай партыяй, якая на працягу ўсіх год свайго існаваньяня вяла пралетарыят да зынішчэнья сацыяльнага і нацыянальнага прыгнечанья, была... партыя бальшавікоў” і што эвалюцыя БСГ “была працэсам далейшага, усё большага, замацаваныя рэакцыйнай ідэалогіі, канчатковага ператварэння... у контррэвалюцыйную арганізацыю<sup>2</sup>. У пакаянны ж ліст З. Жылуновіча агітпрап уставіў, як гэта паказаў Р. Платонаў<sup>3</sup>, наступную сэнтэнцыю: “...камуністычнай партыя Беларусі зьяўляеца адзінай прадстаўніцай беларускіх працоўных гушчаў у іх барацьбе за сацыяльна-нацыянальнае вызваленне, пачынаючы з тых часоў, калі не было і ўспаміну пра малапомнную Луцкевічаву рэвалюцыйную грамаду і канчаючы апошнімі часамі”.

Атрымліваецца, што КПБ узьнікла ў 1901 г., бо “Луцкевічава” Грамада фармавалася цягам 1902—1903 году. Значыць, КПБ узьнікла і раней за бальшавізм.

А. Сталевіч, прыйшоўшы да высновы, што нацдэмакратызм, як і нацфашизм, маюць сваёю сацыяльнаю базу буржуазна-кулацкую асяродзьдзе і вядуць радавод ад 1906 г. — ад БСГ і “Нашае Нівы”, дзеля “доказу” гэтага тэзісу ўчыніў некалькі фокусаў.

**Першы фокус:** ён штучна падзяліў беларускі рух пачатку XX ст. на нацыянальна-адраджэнскі (рух беларускае буржуазіі і кулацтва) і нацыянальна-вызваленчы (рух шырокіх працоўных і эксплуатаваных масаў пад кіраўніцтвам бальшавікоў). Такім чынам беларускі рух прыводзіўся ў адпаведнасць са сталінскаю дактрынаю: яму амаль ад самага пачатку надавалася класавая

<sup>1</sup> Гл.: Станкевіч С. Савецкае асуджэнне “Нашай Нівы” й спробы ейнае рэабілітацыі // Крыніца. 2000. № 11—12; Сідарэвіч А. Пасъялоў // Тамсама.

<sup>2</sup> Бальшавік Беларусі. 1929. № 11—12. С. 88.

Съедам за артыкуламі А. Сталевіча і А. Некрашэвіча ў “Бальшавіку Беларусі” (№ 1-2 за 1930 г.) зявіўся артыкул Данільчыка і Карнейчыка (імёны не названыя) “Супроць нацыянал-дэмакратычных выпраўленняў гісторыі Савецкай Беларусі”. Яго аўтары ўзяліся паказаць, “як ія трэба і ія можна пісаць гісторыю Беларусі”, разабраўшы прыклады “шкоднае ідэалізацыі мінулага, якімі па сутнасці зьяўляюцца гісторычныя артыкулы т. Жылуновіча”. Аддаўшы належнае гэтым аўтарам, усё ж адзначым: не яны былі першыя.

<sup>3</sup> Бальшавік Беларусі. 1929. № 11—12. С. 85.

дыферэнцыяці і змаганьне дзьвюх тэндэнцыяў: буржуазна-ліберальнае ды пралетарска-рэвалюцыйнае.

**Другі фокус:** два перыяды гісторыі БСГ былі рэзка супрацьпастаўлены адзін аднаму. Першы перыяд яе гісторыі — 1902—1906 гг. Адзначалася, што ў 1905 г. партыя “палітычна афармляла тэндэнцыі і пазіцыі... рэвалюцыйна-дэмакратычнай дробнай буржуазіі”, г. зн. усяго сялянства. Пры гэтым рабілася нацяжка: “Барацьба сялян за адняцьце зямлі ад абшарнікаў, за дэмакратычную рэспубліку была вастрэй і пераважала над уласніцкім тэндэнцыямі, над абаронай уласнасці”. Можна падумаць, што сяляне цэнтральных і заходніх беларускіх паветаў, дзе не было абшчыннага землеўладаньня, гатовыя былі зрабіць падзеленую пансскую зямлю грамадскаю ўласнасцю. Другі перыяд гісторыі БСГ, паводле А. Сталевіча, — нашаніўскі, які пачаўся ў 1906 г. У гэтых час партыя “стала спаўзаць з рэвалюцыйных пазіцыяў, падлягаць распаду, перааджаца ў групоўку буржуазных ліберальнічаючых інтэлігентаў”.

Каб апраўдаць супрацьпастаўленыне двух этапаў гісторыі БСГ, быў учынены **трэці фокус**. Сыцьвярджаючы, што “гегемонам у кірауніцтве БСГ была безумоўна яе значна большая па ліку буржуазна-ліберальная частка”, Сталевіч зрабіў агаворку, што ў час рэвалюцыйнага ўздыму гэтая частка кірауніцтва ня мела пад сабою моцнае базы і таму трymалася ў ценю. Хоць і ў час уздыму яна “старалася знутры тармазіць лявеніне БСГ і прыбліжэньне яе пад кірауніцтва пралетарыяту” (чытай: бальшавікоў. — А. С.), найлепш свае намеры ёй удалося ажыцьцявіць пасля падаўлення рэвалюцыі, у час рэакцыі і сталыпінскае аграрнае рэформы. Адчуўшы “апору на вёсцы сярод кулацтва”, ліберальная частка БСГ “выплывае на паверхню”. З гэтага можна зрабіць выснову, што да 1906 г. партыяй кіравалі нейкія невядомыя асобы, а вось з 1906 г. — Іван ды Антон Луцкевічы, Аляксандар Уласаў, Вацлаў Іваноўскі (так і напісана: “адноўленае кірауніцтва адраджэнцкім рухам”).

Каб прадэманстраваць, як лібералізовалася БСГ, учыніяецца **чацьвёрты фокус**: “Наша Доля” супрацьпастаўлена “Нашай Ніве”. “Адноўленае кірауніцтва адраджэнскім рухам”, піша А. Сталевіч, “замест закрытай царскім урадам радыкальной газеты народніцкага тыпу “Наша Доля”... пачынае ў канцы 1906 г. выдаваць ліберальную газету “Наша Ніва”. Атрымліваецца: “Нашу Долю” выпускалі адны кіраунікі БСГ, а “Нашу Ніву” — іншыя.

Сталевіч зьяўляецца таксама адным з аўтараў міфу пра тое, што падчас рэвалюцыі 1905 г. БСГ “ішла паасобна”, ізаявана ад іншых левых партыяў. Пазней нацыяналістычныя гісторыкі таксама будуць сыцьвярджаць, што, прыкладам, БСГ і РСДРП не мелі нічога супольнага<sup>1</sup>.

Галоўны ж міф заключаўся ў tym, што каstryчніцкі пераварот 1917 г. аўтаматычна прынёс ня толькі сацыяльнае, але і нацыянальнае вызваленіне. БСГ адсякалася ад нацыянальна-вызвольнага руху. Яго кірауніком абвяшчалася РСДРП(б) — РКП(б).

Ад гэтага часу БСГ не магла разглядацца як партыя, што мела пэўнае дачыненьне да стварэння ня толькі БНР, але і БССР. Некрашэвіч пісаў: “Што, напрыклад, значаць такія разважаныні ў артыкуле Жылуновіча “Да 10-годзьдзя БССР”, што БССР створана толькі таму, што існавалі беларускія секцыі РКП. Давайце далей працягваць гэтую думку: значыць, калі б беларускія секцыі пры РКП чаму-небудзь не існавалі б, тады БССР не была б створана?

<sup>1</sup> Гл. у: Супроць контррэвалюцыйнага беларускага нацыянал-дэмакратызму. Менск, 1931. Часткова — у артыкуле А. Канакоўна “Абвастрэнне класавай барацьбы ў беларускай літаратуре ў перыяд сацыялістычнай рэканструкцыі” (Бальшавік Беларусі. 1930. № 8—9; Маладняк. 1930. № 12). Гл. таксама: На крутых павароце... С. 278—279.

Выходзіць, што Камуністычна Партыя цалкам не вырашае нацыянальнага пытаньня. Гэта, зразумела, супярэчыць першаму пэўнаму пункту праграмы РКП, зараз Усे�КП. Такое прыпісваныне пэўнай групе асоб, звязаных... з мінулым нацыянальна-вызваленчым рухам, гістарычнае місіі ў справе стварэння БССР, мякка кажучы, проста нелагічна”<sup>2</sup>.

Па-другое, разрывалася пераемнасьць паміж БСГ і нацыянальна-вызваленчым рухам у Заходній Беларусі. Той самы Некрашэвіч пісаў, што сутнасьць нацыянал-фашызму “ў тым, што Луцкевіч імкнецца ўстанавіць ідэёвую і організацыйную пераемнасьць паміж рэвалюцыйным ў перыяд буржуазна-дэмакратычнае рэвалюцыі... дробнабуржуазным нацыянальна-адраджэнчым рухам 1905 г. які пазней згубіў сваё рэвалюцыйнае значэнне, падпаўшы пад кіраўніцтва беларускага ліберальна-буржуазна-контррэвалюцыйнага нашаніўскага руху, з аднаго боку, і рэвалюцыйнае організацыі працоўных ды эксплуатаваных мас Заходнія Беларусі, якая ішла супольна і пад кіраўніцтвам Кам. партыі Заходн. Беларусі, Беларуску Работніцка-Сялянскаю Грамадою — з другога”<sup>3</sup>.

Як бачым, А. Сталевіч і А. Некрашэвіч надалі паасобным ідэям Л. Аранштама, А.Цукермана і А. Сянкевіча “стройнасьць”. Некрашэвіч, акрамя таго, дас্তедаваў

### **Сацыяльна-палітычны зъмест нацыянал-дэмакратызму і нацыянал-фашызму.**

Праводзячы мяжу паміж беларускім рухам да і пасля 1906 г., але ня цьвёрда праводзячы адрозненьні паміж паняццямі “нацыянальна-адраджэнскі” і “нацыяльнальна-вызвольны рух”, А. Некрашэвіч сістэматызаваў асноўныя пункты ідэалогіі нацыянал-дэмакратызму і нацыянал-фашызму. Улічыўшы выснову сакавіцкага пленуму ЦК КП(б)Б 1926 г., пералічым іх і мы.

Нацдэмакратам і нацфашыстам былі ўласцівія:

- 1) адмаўленыне дыктатуры пралетарыяту;
- 2) адмаўленыне наяўнасьці класавае дыферэнцыяцыі на вёсцы, разважаныні аб адзінным беларускім фронце;
- 3) адмаўленыне таго, што існавала беларуская буржуазія;
- 4) тэорыя самабытнасьці: Беларусь мае спецыфічныя беларускія ўмовы, якія настолькі адрозніваюць яе ад іншых раёнаў Савецкага Саюзу, што і агульная палітыка партыі і савецкае ўлады тут не падыходзіць (калектывізацыя, вылучэныне пралетарскіх кадраў і інш.);
- 5) прыпісваныне нейкае ролі дробнабуржуазным партыям у справе стварэння Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі і БССР, ідэалізацыя гэтых партыяў;
- 6) ацэнка палітыкі кампартыі да 1929 г., у прыватнасьці ў справе культурнага будаўніцтва, як палітыкі, якая амаль цалкам працягвае адраджэнскую палітыку.
- Артыкул Некрашэвіча, нагадаю, апублікаваны ў канцы 1929 г. Да кастрычніцкага пленуму ЦК КП(б)Б 1930 г. уяўленыне пра нацыянал-дэмакратызм абагацілася, а таму да гэтых шасьці дадамо наступныя пункты з рэзалюцыі пленуму<sup>1</sup>:
- 7) арыентацыя на дэмакратычны Захад у процілегласць пралетарскай Маскве;
- 8) тэорыя самабытнасьці і тое, што вынікае з яе: ідэалізацыя мінуўшчыны, шукальне росквіту беларускай культуры ў эпоху сярэднявечча, ідэалізацыі шляхецкіх рэвалюцыянероў накшталт Кастуся Каліноўскага і г. д. (гл. таксама п. 3);
- 9) імкненыне стварыць буржуазную па сваім зъмесціце і нацыянальную па

<sup>56</sup> Гл.: Полымя. 1929. № 6.

<sup>57</sup> Звязда. 1929. 13 верасьня; Рабочий. 1929. 15 верасьня.

сваёй форме культуру насуперак імкненю бальшавікоў стварыць культуру пралетарскую (сацыялістичную) па зъмесце і нацыянальную па форме;

10) прызнанье няўхільнасьці барацьбы дэзвюх культур: расійскай і беларускай (пазіцыя, падобная да расійскае вялікадзяржаўнае).

Маючы агульныя пункты ў ідэалогіі, агульную сацыяльную прыроду, нацдэммы і нацфашисты імкнуліся стварыць агульны фронт (памятаеце выступ Л. Аранштама?) дзеля таго, каб адрадзіць БНР пад эгідаю Польшчы.

Абавязкова трэба мець наўвеце тое, што нацыянал-дэмакратызм быў агентураю беларускага нацыянал-фашизму, нацыянал-фашизм — складоваю часткаю польскага фашизму, а польскі фашизм — часткаю сусветнага імперыялізму.

Нацфашизму, паводле А. Некрашэвіча ўласцівия такія асаблівія рысы, як: 1) паклёпы на Савецкую Беларусь і 2) лямант пра чырвоны імперыялізм і захопніцкую палітыку Масквы (нацдэмакраты дазволіць сабе гэтага не маглі.)

Я пастараўся паказаць “вучэніне партыі аб нацыянал-дэмакратызме і нацыянал-фашизме” ў яго паўнаце. А калі выкладаць сутнасць беларускага шавінізму съцісла, дык яна заключаецца ў адмаўленыні дыктатуры пралетарыяту ў імя дэмакратыі і класавае барацьбы ў імя адзінага фронту дзеля дасягнення нацыянальнай еднасці (не забывайма, што Беларусь — падзеленая). Натуральна, што паняткі “нацыянал-дэмакратызм” і “нацыянал-фашизм” ня могуць супадаць, як ня могуць супадаць дэмакратыя і фашизм. Паводле логікі, заходнебеларускіх нацфашистаў трэба было б таксама назваць нацыянал-дэмакратамі, ды ў бальшавікоў свая логіка.

### **Сацыял-фашист А. Луцкевіч на чале нацфашистаў і нацдэмамаў.**

25 кастрычніка 1925 г. А. Луцкевіч прачытаў для сяброву Беларускага Студэнцкага Саюзу лекцыю “Вільня ў беларускай літаратуре”. Паведамляючы пра гэта праз тры дні, газета “Жыцьцё Беларуса” пісала, што тэкст лекцыі будзе надрукаваны ў часопісе “Студэнцкая Думка”. І неўзабаве — у пятym сшытку часопісу — ён быў апублікованы.

Для тых, хто не чытаў гэтага тэксту, скажу, што галоўная яго думка заключаецца ў наступным: яшчэ няведама, які з гарадоў — Менск ці Вільня — будзе ўрэшце цэнтрам адзінства Беларусі. Праўда, Луцкевіч нідзе не карыстаецца словамі “адзінай Беларусь”, “узяднаная Беларусь”, бо тады яму давялося б мець справу з праектураю і палітычнай паліцыяй, але думка прачытаеца і бяз словаў. Выкарыстоўваючы вобразы Уладзімера Жылкі, які назваў Вільню “крывіцкаю Меккаю”, а Менск — Медынаю, Луцкевіч пісаў: “Меккай выдаеца нашаму песьняру тая Вільня, з якое сяньня беларуская Ідэя аказалася прымушанай уцячы ў Медыну — Менск. І — верыць глыбака Жылка — яна, гэтая Ідэя, як некалі Магамет у Мекку, вернецца ўзнou у Вільню ўва ўсей сваей велічы

<sup>1</sup> Да партыйных публіцыстаў аднясем і Б. Тарашкевіча, які ў 1931 г. пісаў: “Луцкевіч і Астроўскі, якія ў свой час прымазаліся да грамадаўскага руху для таго, каб яго з сярэдзіны дэзарганізаваць, цяпер зьяўляюцца кіраунікамі галоўнага атраду беларускага нацыянал-фашизму і пачынальнікамі самага агіднага паклёпу супроць СССР і супроць рэвалюцыйнага руху на Заходній Беларусі”. І тлумачыў паводзіны Луцкевіча і Астроўскага наступным чынам: “Яны, моў, таму і зъмянілі фронт, бо там у БССР... “праследуюць беларусаў і беларускую культуру”. І камэнтаваў: “Гэта, вядома, недарэчны паклён на нацыянальную палітыку ленінскай кампартыі і савецкай улады” (гл.: Супроць контррэвалюцыйнага беларускага нацыянал-дэмакратызму. Менск, 1931. С. 109—110).

<sup>2</sup> Тэрмін “сацыял-фашисты” ў дачыненіі да сацыял-дэмакратаў быў “узаконены” VI кангрэсам Камуністычнага Інтэрнацыяналу (1928).

<sup>3</sup> Савецкая Беларусь. 1929. 22 верасня.

<sup>4</sup> Гл.: Звязда. 1930. 5 сакавіка.

і славе, залунае тады над адвечным местам “пракаркавы съцяг”, і ў знак трывумфу беларусаў “бомкне ўрачыстая медзь”...

Для Луцкевіча не існавала пытаньня пра тое, якога колеру будзе той “пракаркавы съцяг”, бо такі съцяг з беларускім надпісам ужо лунаў над Вільню — на вежы Гедыміна — 1 мая 1925 г. І ў гэтым крытык цалкам салідарны з яшчэ адным паэтам — камуністам Родзевічам.

Лекцыя была прачытаная, яе тэкст — апубліканы. Лекцыя як лекцыя, тэкст як тэкст. Нешта рамантычнае і для рамантыкаў. Усё гэта падзабылася б, калі б ня пяць абставінаў: 1) лекцыя была прачытаная адразу пасьля таго, як сама распушціўся Урад БНР, а Берлінская канферэнцыя прызнала Менск адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння; 2) Луцкевіч надрукаваў лекцыю (у трох іншай рэдакцыі) у сваёй кнізе “Адбітае жыцьцё”, што выйшла неўзабаве пасьля публікацыі ягоных успамінаў “За дваццаць пяць гадоў”; 3) у 1929 г. на левым флангу заходнебеларускага руху адбыўся раскол; 4) БССР уступала ў паласу змаганьня з нацыянал-дэмакратызмам і кулацтвам як класам; 5) 3. Жылуновіч надрукаваў свае успаміны “Дваццаць гадоў назад”.

Вось чаму лекцыя, упершыню апубліканая ў 1925 г., прыцягнула ўвагу ў Менску менавіта ў 1929 г. Думаю: калі б не яе публікацыя ў “Адбітым жыцьці”, большавіком давялося б шукаць іншую зачэпку для татальнага наступу на беларушчыну. Тут і тое цікава, што з усяе кнігі “Адбітае жыцьцё” толькі лекцыя пра Вільню ўдастоілася рэцэнзіі Міколы Касьпяровіча<sup>1</sup>. Рэцэнзія, што праўда, была спакойная. Але вось 18 жніўня ў “Звязьдзе” зьявіўся артыкул сакратара рэдакцыі на партчэйкі Янкі Чалядзінскага, у якім той напаў на “Полымя”, граміў яго публікацыі, а рэцэнзію Касьпяровіча расцаніў як папуллярнызаци ю Луцкевіча “пад відам мяккацелай, зусім не палітычна-прынцыповой крытыкі”. На пачатку верасьня адбыўся пленум ЦК КП(б)Б, на якім абмяркоўваліся і пытаньні барацьбы з нацдэмамі, а 11-га ў Менску прыйшоў сход гарадскога партыйнага актыву. На актыве Чалядзінскі зноў граміў “Полымя” і газету “Савецкая Беларусь”, а далей, зъмешваючы лекцыю “Вільні ў беларускай літаратуре” і успаміны “За дваццаць пяць гадоў”, паведаміў гораду і рэспубліцы:

“Нядайна нацыянал-фашысты Луцкевіч выдрукаваў у Вільні сваю чарговую працу, якая зьяўляеца выкладаньнем праграмы беларускага нацыянал-дэмакратызму. Ён робіць стайку на Вільню, як на цэнтр — сталіцу “дэмакратычнай” буржуазнай Беларусі... Ён лічыць, што “сапраўдная” Беларусь у часы “рэвалюцыі” 1917-1918 г. зрабіла толькі крок “наперад” да “нацыянальнага вызваленія”, да завяршэння свайго “ідэалу” — гэта спынілася на этапе, які завецца “БССР” — і... далей задача Луцкевіча і яго дапаможнікаў Беларусь памкнуць на апошні крок “уперад” — гэта да БНДР з цэнтрам-сталіцай у Вільні, пад крылом Пілсудскага. Для гэтай справы Луцкевіч не “пужаеца” браць для сваей кнігі элітэты (творы — А. С.) з творчасці некаторых беларускіх паэтаў, якія зараз знаходзяцца на тэрыторыі БССР, і тых паэтаў, якія часта на сходах у Доме пісьменнікаў зайсёды лічаць сябе “пракаркавымі пісьменнікамі”. Аднак горш усяго, што асобныя паэты яшчэ ня выказалі свайго голасу пратэсту супроць скарыстаныя іх імі Луцкевічам”<sup>2</sup>.

На заклік Чалядзінскага адгукнуўся адзін з пісьменнікаў, “якія зараз знаходзяцца на тэрыторыі БССР”. Артыкул Л. Родзевіча меў загаловак “А. Луцкевіч і беларуская контррэвалюцыя ў Зах. Беларусі” і займаў у “Звязьдзе” за 26

<sup>1</sup> Бальшавік Беларусі. 1930. № 1—2. С. 160.

<sup>2</sup> Васілевіча звалі Іванам Антонавічам, але паводле тадышняга звычаю ён падпісваўся Янкам (Янам). Гэтыя ягоны артыкулы друкаваўся і ў “Савецкай Беларусі”.

<sup>3</sup> Гэты сказ зьяўляеца ледзь не цытатаю з А. Сталевіча. Гл.: Полымя. 1930. № 2. С. 85.

верасьня “падвал”. Асноўныя тээсіы артыкулу: фашисцкая Польшча рыхтуе напад на СССР, ёй дапамагаюць беларускія нацфашысты, якія маюць свой штаб, што складаецца з Ф. Ярэміча, кс. Станкевіча, В. Рагулі ды іншых. Родзевіч адзначаў: “Роля Луцкевіча значна большая, чым гэтых фашистаў. Ён ідэолаг і правадыр гэтага штабу, як і ўсяго лагеру беларускай контэррэвалюцыі” (г. зн. і нацдэмаў у БССР). Родзевіч таксама насуперак фактам падносіць тэкст лекцыі пра Вільню як новую публіцыстычную працу. Паводле яго, асноўная думка гэтае працы ўтым, што “БССР — гэта... праява часовая, і недалёка той час, калі затрымфуюць беларусы (тыпу нацыянал-фашистаў Луцкевіча-Астроўскага), якія пры дапамозе Пілсудскага і пад яго апекай “аб’яднаюць” беларускія землі...” А ў канцы артыкулу Родзевіч абураўся тым, што Луцкевіч “мае нахабнасць прыводзіць цытаты з майго недрукаванага вершу”, і тлумачыў, што гэты твор “з’яўляецца прадуктам нявыжытых яшчэ ў той час маіх нацыяналістычных настроў, якія... былі прышчэплены і выхаваны “Нашай Нівай” і... Іванам Луцкевічам”, і ўрачыста заяўіў, што цяпер ён пад кірауніцтвам кампартыі вядзе “няшчадную барацьбу з усімі праявамі нацыяналізму як контэррэвалюцыі”.

“Паставішы” А. Луцкевіча на чале нацфашыстаў і нацдэмаў, бальшавіцкія публіцысты<sup>1</sup> не маглі ігнараваць і ягоны левы радыкализм (“радыкальныя трукі”, як пісаў у “З’вязыдзе” нехта Бярэзін). Хоць палеміку, якую Луцкевіч вёў з правымі, камуністы тлумачылі тактычнымі меркаваньнямі, называлі дзеяньнямі, скіраванымі на падман працоўных, ўсё ж яны, маючы наўвеце, што Луцкевіч — сацыял-дэмакрат, адносілі яго і да сацыял-фашистаў<sup>2</sup>. У верасьні 1929 г. на сходзе партыйнага актыву Фрунзейскага раёну Менску А. Сянкевіч зьвяртаў увагу на тое, што “аб’ектыўна плыні — нацыянал-дэмакратызм Савецкай Беларусі і сацыял-фашизм Заходняй Беларусі змыкаюцца супроць адзінага пралетарскага фронту ў Заходняй Беларусі і ў БССР”, і даводзіў, што Луцкевічавы і Жылуновічавы ўспаміны напісаныя з аднолькавай “лёгікай жыцьця” і аднолькавай “лёгікай клясавай барацьбы”<sup>3</sup>. А той самы Бярэзін лічыў “луцкевічскую группу” “найбольш небяспечнай і больш шкоднай” сярод усіх некамуністычных дэмакратычных груповак у Заходняй Беларусі<sup>4</sup>.

### Здань БНР, або Схема выпрацаваная.

Пакуль што аб ролі Луцкевіча як ідэолага і правадыра контэррэвалюцыі — нацфашызму і нацдэмаўшчыны — пісалі і казалі пераважна публіцысты, пропагандысты. Але ў канцы 1929 — пачатку 1930 г. пра яго пачнуць пісаць і гаварыць у партыйных дакументах і на афіцыйных дзяржаўных і партыйных форумах.

20 лістапада 1929 г. адчынілася 2-я сесія ЦВК БССР, сябрамі якога зьяўляліся Усевалад Ігнатоўскі, Янка Купала і Якуб Колас. З дакладам аб кантрольных лічбах народнае гаспадаркі на 1929—1930 год выступіў Мікалай

<sup>1</sup> З’вязда. 1930. 16 чэрвеня.

<sup>2</sup> Гл.: З’вязда. 1930. 22 чэрвеня; Савецкая Беларусь. 1930. 22 чэрвеня.

<sup>3</sup> Пазней будзе “выкрыты” “цынізм” нацдэмаў-нашаніўцаў, бо яны, як выявілася, за царом і Часовым урадам хацелі аўтаноміі Беларусі, а незалежнасці пажадалі тады, калі да ўлады ў Рәсей прыйшли бальшавікі.

<sup>4</sup> З’вязда. 1930. 2 ліпеня.

<sup>5</sup> Пра тое, што Лёсік дзеля дзяцей съведчыў супроць Купалы, гл.: Калеснік Ул. Контрбеларусізацыя // Спадчына. 1992. № 4. С. 91. Д-р Арсеній Ліс піша, што пазней Я. Лёсік адмовіўся ад фальшивых паказаньняў (гл.: Ліс А. Цяжкая дарога свабоды: Артыкулы, эсцюды, партрэты. Мн., 1994. С. 235).

<sup>6</sup> Платонаў Р. Палітыкі. Ідэі. Лёсы: Грамадзянская пазіцыя ва ўмовах нарастання ідэолагі-палітычнага дыктату ў Беларусі 20—30-х гадоў. Менск., 1996. С. 192—193.

<sup>7</sup> Бальшавік Беларусі. 1931. № 5—6. С. 6.

Галадзед, а назаўтра пятым у спрэчках выступіў А. Некрашэвіч. Не аб прамысловасці і сельскай гаспадарцы гаварыў ён. Ягоная прамова была апублікаваная ў “Савецкай Беларусі” раней за даклад Галадзеда пад загалоўкам “Барацьба за пралетарскую ідэалёгію — важнейшая задача сацыялістычнага будаўніцтва”. З высоке дзяржавыны трывуны ён гаварыў аб зрадніках Астроўскіх, Луцкевічах і Станкевічах, “якія цалкам запрадаліся польскаму фашызму і на гроши дэфэнзывы вядуць сваю брудную працу”.

Далей да справы падключылі ЦК КПЗБ. У апублікаванай на пачатку 1930 г. пастанове III пленуму гэтага органу “Новыя моманты ў сітуацыі і задачы КПЗБ” маецца разьдзел “Роля беларускага нацыянал-фашыстуўскага лагеру”, а ў ім — пункт 3, які пачынаецца цверджаннем, што “канцэнтруючым ядром і ідэалагічным цэнтрам беларускага нацыянал-фашызму, які поўнасцю пакрываеца з нацыянал-дэмакратызмам у БССР, ... па абодвух бакох... кардону выступае група, на чале якой стаіць А. Луцкевіч”<sup>1</sup>. У гэтай пастанове згадваюцца і “За дваццаць пяць гадоў”, і “Адбітае жыцьцё”, і “Мекка”, і апазіцыя Менск—Вільня, і лозунг незалежнай “Народнай Беларускай Рэспублікі”...

20 траўня 1930 г. “Звязда” надрукавала артыкул другога сакратара ЦК КП(б)Б Я. Васілевіча<sup>2</sup> “У барацьбе за бальшавіцкую лінію (ад XII да XIII зъезду КП(б)Б)”. У tym артыкуле мы чытаем (захоўваю стыль):

“Беларускія нацыянал-фашыстыя, на чале з групай Луцкевіча, зъяўляюцца простым ідэолагам беларускага нацыянал-дэмакратызму і беларускай контррэвалюцыі тут, у БССР. Мы маем адзіны палітычны фронт паміж беларускім нацыянал-дэмакратызмам у БССР і беларускім нацыянал-фашызмам у Заходній Беларусі, адзіны палітычны лозунг, адзіны тэорыі, адзіную арыентацыю — арыентацыю на польскі імперыялізм. Правадыры і ідэолагі нацыянал-дэмакратызму ў БССР (Лёсік і інш.) падхапляюць палітычныя лозунгі Луцкевіча, Луцкевіч бярэ пад сваю “абарону” беларускага кулака і беларускага нацыянал-дэмакрата з БССР”.

30 траўня — 12 чэрвеня 1930 г. праходзіў XIII зъезд КП(б)Б, на якім з палітычным дакладам выступіў генеральны сакратар ЦК Канстанцін Гей. У дакладзе нямала месца адведзена нацыянал-фашыстам, нацыянал-дэмакратам і нацыянал-апартуністам. Ведама, не абышлося і бяз згадкі пра Луцкевіча:

“Я думаю, што правільным будзе выкладаць гэту тэму (нацыянал-дэмакратызму. — А. С.) такім чынам, каб пачаць з нацыянал-фашызму, бо нацыянал-фашызм, нацыянал-дэмакратызм і нацыянал-апартунізм звязаны між сабою, маюць агульныя карэньні і прадстаўляюць з сябе розныя прыступкі адных і тых жа сходак. Вось адзін з самых тыповых прадстаўнікоў беларускага нацыянал-фашызму Антон Луцкевіч. Група Антона Луцкевіча найбольш харектэрна для нацыянал-фашызму. Улюблёнаяnota Луцкевіча гаварыць ад імя ўсёй беларускай нацыі, плакаць аб tym, што камуністы разьбіваюць адзіны нацыянальны фронт, уздыхаць аб Беларускай Народнай Рэспубліцы<sup>3</sup>.

Цікавы погляд нацыянал-фашыстай на інтэлігенцыю і яе ролю. Яны прыпісваюць інтэлігенцыі ролю правадыра рабочага і сялянскага руху і ў гэтых адносінах выяўляюць устаноўку агульнную і для нашых нацыянал-дэмакратаў.

“Інтэлігенцыя, — піша Луцкевіч, — мусіць узяць у свае руکі далейшае правадырства беларускімі працоўнымі масамі ў іх барацьбе за нацыянальныя і сацыяльныя ідэалы”.

Свяцкія нацыянал-фашысцкія ўстаноўкі мы знаходзім у поглядах нацыянал-дэмакратаў. Тут маюць месца тэорыя самабытнасці, арыентацыя на Захад, запазычаныне многага таго ў капиталістычнага Захаду, што ніякім чынам нельга

<sup>1</sup> Бальшавік Беларусі. 1931. № 5—6. С. 6.

<sup>2</sup> Звязда. 1930. 2 сінегня.

<sup>3</sup> Бальшавік Беларусі. 1931. № 5—6. С. 4.

ўжыць у савецкіх умовах і што не ўзмацняе, а паслабляе сувязь працоўных Беларусі з працоўнымі Савецкага Саюзу.

Сёй-той з нацыянал-дэмакрататаў, падобна Луцкевічу, марыць і аб “незалежнай” буржуазнай беларускай рэспубліцы. [...]

Нацыянал-апартунізм можна ахарактарызаваць як разгалінаваныне нацыянал-дэмакратызму ў радох нашай партыі”<sup>1</sup>.

Далей у дакладзе дасталося нацыянал-апартуністам Жылуновічу і Чарвякову.

Свой уклад у разьвіцьцё вучэнья аб нацфашызьме і нацдэмаракраты зрабіў таксама Чарвякоў. Значная частка ягонае прамовы на XIII з'езьдзе КП(б)Б<sup>2</sup> прысьвечана разбору ўспамінаў “вядомага нацфашыстага Ант. Луцкевіча” і вызначэнню сутнасці нацдэмаракратызму. Гэтая сутнасць заключалася ў тым, што нацдэмы хацелі ператварыць БССР у “Беларусь буржуазна-дэмаракратычную”. Луцкевічава кніжка “За дваццаць пяць гадоў”, на думку Чарвякова, заахвочвала ворагаў савецкае ўлады “ісці на працу ў Савецкую Беларусь”, каб дабівацца “поўнага 100-працэнтнага зьдзяйсьнення” нашаніўскага ідэалу беларуское дзяржаўнасці<sup>3</sup>. І далей ён разъбіраў дзеянасць тых, хто прыйшоў “да нас”, не назваўшы, праўда, ніводнага імя.

Імя А. Луцкевіча прагучала і з трыбуны XVI з'езду Усे�КП(б). У выступе Гея мы чытаем:

“Нацыянал-дэмаракратызм у Беларусі не прадстаўляе з сябе ізаляванага зъявішча. Ён ідэёва родны і цесна звязаны з нацыянал-фашизмам, на чале якога стаіць група Луцкевіча”<sup>4</sup>.

Пасля XIII з'езду КП(б)Б і асабліва XVI з'езду Усे�КП(б) у БССР актыўізвалася арыштная кампанія. У нетрах ЦК Усे�КП(б) і АГПУ рыхтавалі “справу” “Саюзу вызваленія Беларусі”. 17 ліпеня ўзялі Лёсіка. Былога Старшыню Рады БНР удалося зламаць, як вынікае з ягоных жа паказаньняў, паслья таго, як съследчы пароў падумаць пра лёс малалетніх дзяцей<sup>5</sup>.

Імя Луцкевіча мы сустракаем у рэзалюцыі каstryчніцкага (1930) пленуму ЦК КП(б)Б па дакладзе К. Гея аб нацыянальным пытаньні. Сам Гей будзе цытаваць на пленуме паказаныні Лёсіка: “Мы... непасрэдна звязаліся з Луцкевічам, Астроўскім, Я.Станкевічам, Алексюком, а гэта сувязь з Алексюком вяла нас у абдымкі з Булак-Балаховічам, хоць суб’ектыўна гэтага не жадалася, бо занадта выразна бандыцкай фігурай быў Булак-Балаховіч для мас Савецкай Беларусі, на якія наш цэнтр разлічваў абаперціся. [...] Для нашых задач нам важна было мець апору ў партыі. Маючы такіх надзеіных людзей, як Жылуновіч, Баліцкі, Ільючонак, Прышчэпаў ды інш., мы стараліся ўвесці ў партыю як мага больш нацыяналістычных сіл”<sup>6</sup>.

Старшыня ГПУ БССР Рыгор Рапапорт паведаміць удзельнікам таго ж пленуму падрабязнасці “справы” і тое, што мэтаю “СВБ” было збройнае звяржэнне савецкае ўлады (пры гэтым паўстаныне павінна было супасці з замежнай інтэрвенцыяй) дзеля аднаўлення БНР, і што для ўмацаванія контррэвалюцыйных сілаў была арганізаваная засылка ў БССР Смоліча, Цывікевіча, Ластоўскага ды інш. (Прамову Чарвякова памятаеце?).

Калі “сябры” “СВБ” будуць высланыя за межы Беларусі, былы вучань ВБГ, паэт і публіцыст Але́с Салагуб напіша: “Арышт белагвардзейцаў Лёсіка, Некрашэвіча, Ластоўскага, Смоліча і інш. актыўных шкоднікаў нашага сацыялістычнага будаўніцтва беларускія нацыянал-фашисты спаткалі як удар па беларускаму нацыянал-фашизму і па фашизму ў Польшчы”<sup>7</sup>. Не абыдзецца А. Салагуб і бяз згадкі пра Луцкевіча. А тым часам дзеля таго, каб “на землях Заходній Беларусі панаваў мір і спакой”, каб “паслабіць рэвалюцыянае напружаныне ў Заходній Беларусі і забіць ідэёва Грамаду”, “фашистыкі ўрад



Польшчы пайшоў на тонкую і вырафінаваную правакацыю ў адносінах да былых правадыроў Грамады”, “пайшоў на хітрыкі”, і “паслы Грамады сілай датэрмінова выпушчаюцца на так званую “волю” з мэтай перацягнуць іх у свой фашысцкі лягер”<sup>1</sup>.

(Гэта здаецца дзікасьцю, але камуністы сапраўды абуразліся, што грамадаўцаў памілавалі і выпусцілі з вязніцай бяз іхняе згоды.)

Выйшайшы з турмы, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Пятро Мятла і Максім Бурсевіч апубліковалі дэкларацыю-зварот да рабочых, сялян і працоўнай інтэлігенцыі Заходняе Беларусі. У ім у прыватнасці гаварылася: “Вызываючы нас, урад спадзяваўся, як відаць, што мы, наеўшыся па некалькі год катаржнага хлеба, пойдзем на згоду з уладай, далучымся да выгоднай польскаму фашызму санацыйна-згодніцкай групы Луцкевіча, Астроўскага і К° і гэтым адцягнем масы ад рэвалюцыйнага нацыянальна-вызваленчага змаганьня”<sup>2</sup>. А Салагуб праз колькі часу абвесыціць: “Прыезд былых паслоў Грамады ў БССР — гэта моцны ўдар па інтэрвенцыянісцкай палітыцы польскага фашызму, удар па лагеры беларускіх нацдэмай у БССР і нацфашыстаў у Польшчы”<sup>3</sup>.

Паэт яшчэ не здагадваецца (а калі здагадаеца, ратавацца будзе позна), што схема ўжо выпрацаваная. У 1933 г. пра паслоў на Сойм — грамадаўцаў і змаганцаў — скажуць амаль дакладна тое ж, што і пра Смоліча, Ластоўскага, Цывікевіча ды інш.: што яны былі засланыя нацфашыстамі і асабістамі Луцкевічам дзеля таго, каб умацаваць контррэвалюцыю ў БССР, каб арганізаваць антысавецкае паўстаньне, якое па часе павінна было супасыці з польскаю інтэрвенцыяй, каб адараўцаў БССР ад СССР і аднавіць БНР пад кіраўніцтвам Луцкевіча і пад эгідай Польшчы. (Здань БНР увесь час перад вачымі бальшавікоў. І не зразумееш: ці то яны прытвараюцца, што бачаць яе, ці то сапраўды бачаць, баяцца яе самі ды палохаюць іншых.) Толькі “арганізацыя” нацфашыстаў і нацдэмай на гэты раз будзе называцца “Беларускім нацыянальным цэнтрам”. І адным з “сяброў” “БНЦ” стане сам Салагуб. 17 траўня 1934 г. былых таварышы па партыі яго расстраліяюць.

#### Дадатак

**Антон Луцкевіч**

#### **БАРАЦЬБА ЗА МОЛАДЗЬ**

Два апошнія гады прынеслі рад вельмі цяжкіх удараў **нашай моладзі**.

У канцы 1928 году, у сувязі з справакаванымі звонку палітычнымі выступленнямі групы школьнікаў-недаросткаў, колькінаццаць вучняў Віленскага Беларускага Гімназіі былі зь яе выдаленыя загадам кураторыюму. Праз пару месяцаў тая ж рука, якая адараўала ад навукі гэтыя першыя свае ахвяры, сустрэўшы ў сваей далейшай акцыі рашучы адпор з боку старэйшых вучняў, кінулася да малодшых і ашуканскімі абяцанкамі высылкі на навуку ў Менск падбіла пару дзясяткаў 10—12 гадовых дзяцей учыніць у съценах гімназіі непрыстойны скандал. І вось новая група сялянскіх і работніцкіх дзяцей вярнулася дахаты, развязітаўшыся з думкай атрымаць сярэднюю, а пасля і вышэйшую адкуацыю. А ў канцы 1929 году такія ж правакацыйныя выступленыя былі наладжаны сярод моладзі Клецкага Беларускага Гімназіі, — і ўжо трэцяя група выкінена са школы і пазбаўлена магчымасці вучыцца...

Хто ж вінаваты ў змарнаваньні гэтых маладых сілаў?

Вінавайцы ўсім ведамы. Тыя ж людзі, што цяпер у Менску распачалі непры-

мірымую барацьбу, каб зынішчыць культурныя здабыткі беларускіх сялян і работнікаў, далі загад сваім паслугачам і платным агентам у Заходній Беларусі, [каб] за ўсякую цану “пайзрывалі” перш [...] беларускія культурныя ўстановы, перад усім — каб “па пяць замкоў” панавешывалі на дэзвярох беларускіх гімназіяў. Вось, каб гэтага дапяць, і была гэтак нягодна выкарыстана даверчывасць ідэйнае школьнай моладзі, рукамі якое мелі быць зынішчаны нашы найважнейшыя культурныя здабыткі ў Заходній Беларусі.

Мэты сваей правакатары не дапялі: установы ператрываюць ўсе ўстрасені і астайліся жывыя. Пацярпелі толькі — дзеци.

Цяпер, калі грузінскі рэнегат Сталін з сваімі паплечнікамі захапілі кіраўніцтва камуністычнай партыяй у СССР, маскоўскі нацыяналізм, раней пільна ўкрываны пад “інтэрнацыянальнымі” лёзунгамі, высака падняў сваю галаву і скінуў маску, за якой хавалася яго запраўдане аблічча. Цяпер ужо хіба для ўсіх будзе ясна, дзеля чаго Масква дала загад сваім наймітам у Заходній Беларусі — распачаць процыбеларускую кампанію **іменна на школьнім фронце**. Ясна, што — наносячы ўдары нашым гімназіям, дзе **сялянскія і работніцкія дзеци ўзгадоўваюцца на будучых інтэлігентаў**, — маскоўскія “чырвоныя” нацыяналісты ўглідаюцца перад усім у будучыну і хочуць **пазбавіць наш народ прытоку нацыянальна съведамае, роўна і ідэалічна звязанае з працоўнымі масамі, беларускае інтэлігенцыі**. Яны вельмі добра разумеюць, што старыя кадры беларускіх працаўнікоў з кожным годам радзеюць, і хутка ўжо спасярод пачынальнікаў нашага вызвольна-адраджэнскага руху ня будзе пры жыцьці нікога. І вось дальnavідны маскоўскі шавінізм робіць усе выслікі, каб **не дапусціць да ўзгадаваньня новае зымены**, якая мусіць узяць у свае рукі далейшае павадырства беларускіх працоўных масаў у іх барацьбе за нацыянальныя і сацыяльныя ідэалы.

Беларускае грамадзянства ўсіх кірункаў і партыяў павінна **ведаць праўду** аб гэтых маскоўскіх патугах, вельмі шчыра вітаных перад усім — польскімі нацыяналістамі: гэта ж вада на іх млын, гэта — аблягчэнне польскага “культуркамфу”, паходу польскага нацыяналізму на Заходнюю Беларусь. Першыя правільна ацанілі пагражаяочую нам згэтуль небясьпеку тыя беларускія культурныя працаўнікі, якія з напружаньнем ўсіх сваіх сіл пабудавалі і ўтрымліваюць беларускія гімназіі. Яны рашуча выступілі на барацьбу за нашу моладзь — нашу будучыну — з гэткім сільным, магутным ворагам і ў гэтай барацьбе **перамаглі**. Але мала таго, што нашы гімназіі ператрываюць нанесеныя ім удары. Справа йдзе аб тое, каб надалей зрабіць немагчымым правацырванье з таго ці іншага боку шчырае, ідэйна настроенае, даверчывае школьнай моладзі. І тут ужо пачынаецца абавязак усяго грамадзянства, перад усім — бацькоў.

Да грамадзянства, да бацькоў мы сяньня й зварачаемся з заклікам: **беражыце нашых дзеяцей!** Не давайце, каб зь іх рабілі “гарматнае мяса” — нібыта ў імя “сусъветнае рэвалюцыі”. Сусъветная рэвалюцыя, абвяшчаючы **вызваленне прыгнечаных народаў**, ня можа пачынаць свайго паходу наперад — **нішчэннем** гэтых жа народаў. І ў тэй барацьбе, якую распачаў зь беларускім вызвольна-адраджэнскім рухам “чырвоны” маскоўскі нацыяналізм, крыеца **ўнутраная ілжа, крыеца глыбокая супярэчнасць з высокімі лёзунгамі**, якімі ён прыкрывае сваё звязынае аблічча.

Зразумейце ж гэта ўсе грамадзяне, усе бацькі! Зразумейце, што ня дзеля “актыўных выступеніяў” дзеяцей з такім вялізным трудом тварыліся нашы гімназіі, а дзеля таго, каб даць гэтым дзеяцям навуку, прыгатаваць іх да вялікага заданьня, якое прыпадае на іх долю як будучых інтэлігентаў. **І дайце належны адпор усім, хто хоча нашы працоўныя масы пакінуць бязраднымі і безбароннымі, пазбавіўшы іх сваей роднай інтэлігенцыі.**